



РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

БЮДЖЭТ НАШАЙ РЭСПУБЛІКІ

Т

рэцяя сесія Вярхоўнага Совета БССР, якая адбывалася з 15 па 17 сакавіка 1948 г. у г. Мінску, прыняла закон аб Дзяржаўным бюджэце Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі. Лічбы бюджета—прыбыткаў і выдаткаў,—зацверджаныя на гэты год, сведчаць аб велізарным народнагаспадарчым росце нашай рэспублікі.

Дзяржаўны бюджет БССР на 1948 год зацверджан па прыбытках на суму ў 3.656.561 тысяча рублёў і па выдатках—на 3.632.326 тысяч рублёў. Прыбыткі больш выдаткаў на 24 мільёны 235 тысяч рублёў. Такога бюджета наша рэспубліка яшчэ ніколі не мела.

Беларускі народ пад кірауніцтвам комуністычнай партыі дабіўся вялікіх поспехаў у гаспадарчым і культурным будаўніцтве, у ліквідацыі вынікаў нямецка-фашысцкай акупацыі. У 1947 годзе план валавой прадукцыі прамысловасці рэспублікі выканала на 102 проц. У параўнанні з 1946 годам выпрацоўка прадукцыі вырасла на 46 проц. Калгасы і соўгасы рэспублікі вырасцілі добры ўраджай. Пасеўная плошча ў калгасах павялічылася на 18 процентаў.

Кожная работніца і сялянка добра адчувае вынікі дасягненняў у нашай краіне. Яны далі магчымасць адмяніць у канцы 1947 года картачную сістэму. Жыццё ў горадзе і вёсцы значна палепшылася.

Пытанне аб Дзяржаўным бюджэце нашай рэспублікі было ўсебакова абмеркавана на сесіі Вярхоўнага Совета БССР. І ў дакладзе міністра фінансаў БССР А. Ф. Кулікава, і ў судакладзе старшыні Бюджэтнай камісіі дэпутата П. І. Ратайкі, і ў выступленнях дэпутатаў па-гаспадарску былі падлічаны ўсе прыбыткі і выдаткі на 1948 год.

Прыбыткі, якія паступаюць у бюджет ад нашай прамысловасці і сельскай гаспадаркі, ідуць выключна на задаволенне народных патрэб. Іншая справа—у капитальстичных краінах. Там на працы рабочых і сялян мільярдныя прыбыткі нажываюць штогод капиталісты, банкіры, памешчыкі. Гэтыя прыбыткі ідуць, вядома, не на народныя патрэбы.

У руках некалькіх мільянероў Амерыкі—Моргана, Рокфелера, Мелона, Форда і іншых знаходзіцца больш палавіны багацця ўсёй краіны. Рабочы клас Амерыкі і іншых капитальстичных краін мае адзінае багацце—рабочыя руки. Над ім вісіць вечная пагроза бесправоўя і галечы.

У нашай соцыялістычнай краіне, дзе няма эксплататораў і эксплуатуемых, усе сродкі, што паступаюць у бюджет, скарыстоўваюцца выключна для народа, аб патрэбах якога праяўляюць велізарныя клопаты совецкая дзяржава і комуністычная партыя.

На фінансаванне народнай гаспадаркі і соцыяльна-культурных мерапрыемстваў ідзе



На 3-й Сесіі Вярхоўнага Совета БССР. Дэпутаты (злева направа): Т. Ф. Трамлюк—старшыня Мільскаўскага сельсовета Смаргонскага раёна; А. К. Шчасная—загадчыца аддзела соцыяльнага забяспечання Смаргонскага раённага Совета дэпутатаў працоўных; О. Ф. Новік—сялянка Ляхавіцкага раёна; А. Я. Севонь—старшыня Дзятлаўскага пасялковага совета.

Фота Г. Бугаенкі.

90 процентаў бюджета. 2 мільярды 143 мільёны 763 тысячи рублёў адпускаецца толькі на соцыяльна-культурныя мерапрыемствы, што на 11,5 проц. перавышае леташнія выдаткі. Звыш 67 проц. гэтых выдаткаў пойдзе на народную асвету. 645 мільёнаў 731 тысяча рублёў ідзе на ўтриманне школ (на 51 мільён рублёў больш чым у мінулым годзе). На ўтриманне дзіцячых установ адпускаецца 353 мільёны 100 тысяч рублёў. Значныя сумы прадугледжаны на дапамогу многадзетным і адзінокім матерам, на комунальна-жыллёвую гаспадарку, павелічэнне магутнасці электрастанцыі, вада-праводаў, на медыцынскую дапамогу насельніцтву, на абслугоўванне інвалідаў Айчыннай вайны. Выдаткі на ахову здароўя павялічваюцца супроць мінулага года на 71,3 мільёна руб.

Безумоўнае выкананне дзяржаўнага бюджета з'яўляецца важнейшай задачай. Кожная работніца і калгасніца павінна ведаць, што выкананне гэтай задачы залежыць ад яе старавінай асабістай працы.

Але гэтым не абмяжоўваецца актыўная роля працоўных жанчын у выкананні бюджета. Нашы жанчыны ведаюць, што вялікае значэнне для нашага бюджета маюць і падпіска на дзяржаўныя пазыкі, і своечасовая выкананне абавязацельстваў па здачы дзяржаве малака, мяса і іншых прадуктаў, і ўклады працоўнымі сваіх зберажэнняў у ашчадныя касы. Жанчыны павінны таксама актыўна дапамагаць у празядзенні рэжыма эканоміі, у беражлівым выдаткованні дзяржаўных сродкаў.

Паспяховае выкананне бюджета дапаможа далейшаму росквіту нашай Радзімы. Пад кірауніцтвам комуністычнай партыі беларускі народ дасягне новых поспехаў у развіцці сваёй народнай гаспадаркі, у выкананні пяцігодкі ў чатыры гады.

РАБОТНІЦА і СЯЛЯНКА

Пролетары ўсіх краін, единайцеся!

ВЫДАННЕ
ЦК КП(б)Б

4

красавік 1948 г.

СЛАВА ПЕРАМОЖЦАМ

3 вялікай радасцю сустрэлі працоўныя Беларусі хвалюючую вестку аб прысвяенні звання Героя Соціялістычнай Працы і ўзнагароджанні ордэнамі і медалямі перадавікоў сельскай гаспадаркі нашай рэспублікі.

Радзіма-маці высока ацаніла працоўныя подзвігі сялянства і прыраўняла іх да герайчных подзвігаў франтавікоў. Еўдакіі Кухаравай і Тамары Шкурко, якія ад скупой палескай зямлі дабіліся небывала высокіх ураджаяў жыта, прысвоена высокое званне Героя Соціялістычнай Працы. Ордэнам Леніна ўзнагароджана 10 чалавек, ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга — 33 і медалямі «За трудовую доблесть» і «За трудовое отличие»—356 чалавек. Сярод узнагароджаных 48,5 процента жанчын. Дзе і ў якой краіне, акрамя Совецкага Саюза, так высока цэніцца чесная, добрасумленная праца сялянкі! Гісторыя не ведае такіх прыкладаў.

Ва ўмовах калгаснага ладу раскрыліся лепшыя рысы совецкай сялянкі: яе дапытлівы разум, здольнасці, вынаходлівасць, упартая працевітасць.

Пачэснае імкненне нашых калгасніц хутчэй пераадолець пасляваенныя цяжкасці, стварыць у краіне багацце прадуктаў харчавання і сыравіны для бесперапыннай работы прамысловасці ўянчалася бліскучымі поспехамі.

У выніку свядомых соціялістычных адносін да працы, умелай арганізацыі працы, скарыстання высокай тэхнікі, прымянення агранамічнай навукі Еўдакія Арцёмаўна Кухарава з калгаса імя Сталіна, Васілевіцкага раёна, і Тамара Іванаўна Шкурко з калгаса «Чырвоная ніва», Брагінскага раёна, знялі ў 1947 годзе больш чым па 30 цэнтнераў жыта з участка ў 8 гектараў. Яны абавязаліся ў гэтым годзе зняць не менш чым па 200 пудоў жыта з гектара. Павышаныя абавязацельствы бяруць на сябе і ўзнагароджаныя ордэнамі Леніна Марыя Марцынкевіч, Вера Азарэнка і Эмілія Барткевіч. Іх прыкладу следуюць маладыя калгасніцы з арцелі «17 верасня», Несвіжскага раёна, узнагароджаныя ордэнамі Працоўнага Чырвонага Сцяга Яўгенія Дзярнова, Елена Майсеня і ўсе лепшыя калгаснікі і калгасніцы рэспублікі.

Няма сумнення ў тым, што 1948 год з'явіцца годам новых вялікіх перамог. Паруцай

гэтаму з'яўляецца мудрае кіраўніцтва большэвіцкай партыі, таварыша Сталіна, усё ўзрастаячая свядомасць наших людзей, якія працуяць не на эксплаататарапаў, а на сябе, на сваё роднае совецкае грамадства.

Працаўнікі соціялістычных палёў добра ведаюць, што перамога не прыходзіць сама сабой, яе трэба заваяваць ва ўпартай працы. Наша рэспубліка ўступае ў вясеннюю сяўбу, і ад таго, наколькі добра і своечасова правядзем яе, будзе залежаць поспех ураджаю трэцяга, рашаючага года пяцігодкі.

У барацьбе за высокі ўраджай усё шырэй і шырэй разгортаеца ў краіне соціялістычнае спаборніцтва, на чале якога ідуць перадавікі сельскай гаспадаркі. У лістах да правадыра нарадаў таварыша Сталіна працаўнікі вёскі бяруць на сябе новыя і новыя абавязацельствы па расшырэнню пасеўных площаў і вырошчванню багатых ураджаяў.

Наши калгаснікі і калгасніцы, удастоенія высокіх урадавых узнагарод, дапамагаюць дабіцца ўздыму ўраджайнасці на вялікіх масівах. Яны папулярызуюць волыт сваёй работы з тым, каб зрабіць яго здабыткам усіх калгаснікаў. Героі Соціялістычнай Працы, ордэнаносцы выступаюць перад калгаснікамі з лекцыямі, праводзяць гутаркі аб сваёй работе. Герой Соціялістычнай Працы т. Кухарава выступае не толькі ў сваёй, але і ў суседніх абласцях. Нядаўна яна выступіла на абласной нарадзе перадавікоў сельскай гаспадаркі ў Гомелі.

У совецкага сялянства няма зараз больш важнай задачы, як вырасціць яшчэ вышэйшы ўраджай, чым у мінульым годзе. Справа чэсці кожнай сялянкі—змагацца за дасягненне гэтай вялікай мэты. Уключыўшыся ў соціялістычнае спаборніцтва, неабходна на справе выкананіць свае абавязацельствы перад Радзімай, перад народам. Жанчыны-сялянкі павінны адыграць вялікую ролю ва ўздыме ўраджайнасці ў гэтым годзе. Кожны цэнтнер збожжа, ільну або гародніны, вырашчаны звыш плана, павялічыць багацце нашай краіны і яе магутнасць, палепшыць добрабыт працоўных.

Усе сілы—на паспяховае правядзенне веснавой сяўбы!



Герой Соціялістичнай Працы Тамара Іванаўна Шкурко — звенявая калгаса «Чырвоная ніва», Брагінскага раёна.

Узнагарода

Вера ЛЮТАВА

Калоссяй мора ў спелым перазоне
Перад вачыма ціха пралыло...
Ляжыць, як казка, ордэн на далоні,
І пазалота лье сваё цяпло.

Вядуць да шчасця розныя навукі,
Яго у працы творыць наш народ.
Адну навуку зналі яе руکі —
Расціць Радзіме хлеб на кожны год.

І перад ёй, як ўсіх асноў аснова,
Ступені першых працадзён ляглі.
Сваё жыццё яна звязала кроўна
З вялікім лёсам роднае зямлі.

За ёю ўсюды слава ўслед хадзіла,
Жывой крыніцай з дому ў дом цякла.
Яна-б ад граду поле засланіла,
А ў злы сухмень слязою паліла.

За ёю следам сонца ўсход, бывала,
У палі спяшаў на яркіх парусах.
Яе ад шчасці мара акрыляла,
А шчасце ўжо было ў яе руках.

У зімовы дзень пад пералі гармоні
Шумліва ў хату новую ўвайшло.
Ляжыць, як казка, ордэн на далоні,
І пазалота лье сваё цяпло.

Да сэрца ордэн прытуліла блізка,
Сказаць ад шчасця слова не магла
І свой паклон Маскве паслала нізкі
За ўсё, за ўсё, што ёй Масква дала.

Мая ўдзячнасць

3 пачуццем глыбокай рабадасці ўспрыняла я вестку аб прысваенні мне звання Героя Соціялістичнай Працы. Толькі ў нашай краіне, дзе перамог калгасны лад, магчымы такі гонар і слава земляробам. Ад усёй душы дзякую ўрад і вялікага Сталіна за клопаты аб нас, простых селянах.

Гэтую высокую ацэнку адношу я за кошт работы ўсяго звяна, якое ў 1947 годзе забяспечыла ўраджай жыта амаль па 181 пуду з гектара.

У майм звяне 10 чалавек. Усе — комсамольцы. Праўленне калгаса замацавала за звяном 12 гектараў жыта, па два — пшаніцы і ячменю, па аднаму — махоркі і ільну і трох гектары бульбы.

У дні перад пасевам звяно збирала попел, курыны памёт, ачышчала насенне. Нашым стальным дарадчым і другам стаў калгасны аграном Сцяпан па 181 пуду жыта з гектара і

Машкавец. Кожны вечар збіраліся мы ў праўленні і слухалі гутаркі агранома.

Снег стаяў, і я ўбачыла, што азімия неабходна падтрымаць. У калгасе не было мінеральных угнаенняў, а тое, што мы сабралі на месцы, прызначалася пад яравыя. Паралісі з праўленнем калгаса і з сакратаром партарганізацыі т. Марчанка. Яны падалі нам добрую думку — для падкормкі азімых скарыстаць фекалі. Перад падкормкай прабаранавалі мы жыта ўздоўж радкоў у адзін след і на кожны гектар вылілі па 20 бочак фекальнай жыжкі. Жыта хутка зазелянела, загусцілася і ўзнялося высокай сцяной.

Звяно працавала дружна. Ніхто не пакідаў поле, не выканаўшы дзённага задання.

Якой гордасцю напоўнілася маё сэрца, калі я даведалася, што звяно сабрала амаль пасеву.

stryimala слова, данае Радзіме, таварышу Сталіну!

Звяно атрымала багатую аплату. Толькі дадаткова калгас нам выдаў 3.768 кілограмаў жыта.

Сёлета за звяном замацавана 10 гектараў жыта, 11 пшаніцы (з іх 3 гектары — азімай), 6 — бульбы і адзін — махоркі. У звяно ўвайшлі яшчэ чатыры чалавекі. Азімия засяялі на добра апрацаванай глебе, у лепшыя агратэхнічныя тэрміны. Для падкормкі азімых кожны комсамолец звяна сабраў не менш трох цэнтнераў попелу і па аднаму цэнтнеру птушынага памёту. Першы раз падкармілі пасевы, як сышоў снег.

Маё звяно абавязалася сабраць у гэтым годзе па 200 пудоў жыта з гектара. Сёлета мы даб'емся яшчэ большага ўраджаю не толькі на асобных участках, але і на ўсёй плошчы пасеву.

Тамара ШКУРКО.

СЯЎБА ПАЧАЛАСЯ

Яшчэ два гады таму назад вось на гэтых чорных квадратах-клетках балацинай глебы густа кусціліся лозы і ракітнік, а сярод іх дзе-ні-дзе бялелі бярозкі. Суцэльная сцяна хмызняку, здавалася, была непрыступнай. Не верылася, што ў гэтай спрадвежчай багны да Вялікай Айчыннай вайны воляй совецкіх людзей былі адваиваны ўраджайныя палі і сенажаці, што на іх працаўалі трактары, расла збожына і травы, лапушылася бульба і гародніна. Балотныя глебы не перпіяць да сябе няўлагі. Пакінь іх на два-тры гады без гаспадарчага вока — і на іх зноў пачне наступаць балота. У нягоднасць прыдзе асуальная сетка, а там, дзе раслі культурныя расліны, пачне гнаць хмызняк і пустазелле.

— Вось так атрымалася і з пашымі тарфянікамі, — гаворыць Герой Соціялістычнай Працы Еўдакія Кухараўа. — Пры пемцах члодзям было не да тарфянікаў, і яны зноў забалоціліся, зараслі хмызнякамі.

Звенявая расказвае, як шасля выгнанія німецка-фашысткіх акупантаў калгаснікі зноў шавілі наступленне на балоты і гектар за гектарам адваёўвалі ў багны ўраджайныя півы. Сёлета калгас асвоіць калі 300 гектараў балотнай глебы, але наступлення на балоты не спыніць. На самых далёкіх клетках ідзе расцяроб хмызнякоў. Да пачатку масавых шалявых работ калгаснікі адваюць яшчэ не адзін дзесятак тектараў шалескага чарназёму.

— Балота — гэта хлеб, бульба, гародніна, корм для жывёлы, — гаворыць Кухараўа. — Сваім звязном мы асушилі і асвоілі той участак, на якім у мінулым годзе сабралі па 31,9 цэнтнера жыта з гектара. Сёлета ў май звяне 15 тектараў жыта. Цяпер мы ўжо навучыліся вырошчваць высокі ўраджай па балоце, таму і аваўзаліся сабраць з кожнага гектара не менш 35 цэнтнераў. Глебу пад жыта падрыхтавалі значна рапей, чым залетае. У пашар унеслі сумесь суперфасфату і калчаданнага агарку па 4 цэнтнеры па гектар. Жыта сеялі ўжо не ўручную, а радковай сеялкай. Пасля ўкаткі участкаў сабралі з пасеваў да адзінай дзярнінкі. Не збярэш — яны раскусіцца. Хай лепш на іх месцы лішні колас вырасце, бо з каласоў складаюцца цэнтнери. У глыбокую восень у калгас прывезлі кайніт. Доўга не чакаючы, рассеялі яго па руні па 6 цэнтнераў на гектар. Усю зіму за пасевамі вялі нагляд, каб па іх не збиралася вада, не бутваралася лёдавая скарынка. Зімоўка прыйшла добра. Толькі ранній вясной з двух клетак прышлося спускаць снегавую воду. Адразу-ж, як пасевы ачысціліся ад снегу, мы па мёрзлай глебе пачалі іх пчакарміваць. На кожны гектар рассеялі па 4 цэнтнеры фасфарытынай муки, якую перад гэтым добра расцерлі і прасеялі раз сіты. Такім чынам расліны ў нас забяспечаны неабходнай спажывай для хуткага росту. На бульбінным участку з мінеральнай глебай рассеялі кайніт па 6 цэнтнераў на гектар. Зімою вывезлі 250 вазоў гною і торфу.

Думаю, што для двух з шаловай тектараў гэтага ўгнаення хопіць. Астатнія два гектары бульбы будзем садзіць на балоце. На мінеральнай глебе звяно пасев яшчэ адзін тектар яравой шаніцы. Пад шаніцу мы ўнеслі 7 цэнтнераў кайніту і вывезлі сто вазоў гною і торфу. Астатнія культуры пасевем на тарфяніку: чатыры гектары ячменю, пяць — аўса, два з шаловай — проса. Мы аваўзяліся сабраць высокі ўраджай яравых культур: аўса і ячменю — па 20 цэнтнераў,



Герой Соціялістычнай Працы Еўдакія Арцёмаўна Кухараўа — звенявая калгаса імя Сталіна, Васілевіцкага раёна.

проса — па 17, бульбы — па 200 цэнтнераў з гектара.

Дзён за некалькі да выхаду ў поле ў брыгадзе Пятра Акулавіча Захаранкі адбыўся сход. На ім выступіў старшыня калгаса тав. Яшчын:

— Для нашага калгаса даваенныя поспехі — прыдзены этап. За мінулы год валавы збор збожжа перавысіў даваенны на 700 цэнтнераў. Пасеўная плошча ў нас таксама стала большай, чым была да вайны. Такіх поспехаў мы дабіліся таму, што з самата пачатку аднаўлення гаспадаркі правільна арганізавалі сваю працу, па ўсіх работах увядлі здзельшчыну. Сёлета мы павінны працаўваць так, каб у нас была не адна герайня, а некалькі.

Старшыня расказвае аб умовах соціялістычнага спаборніцтва на веснавой сяўбе. Для восьмі брыгад устаноўлен адзін пераходны сцяжок, а для 26 звеняў — трох сцяжакі. Выпікі спаборніцтва будуть шадагульніцца кожны тыдзень. Брыгадзе, якая заваюе пераходны сцяжок, адначасова будзе выдавашца прэмія ў 300 рублёў, а звенням — па 200 рублёў.

— Добрыя ўмовы! — чуецца адразу некалькі галасоў. — Пастараємся, каб гэтыя сцяжакі былі ў нашым звяне.

1 красавіка многія брыгады і звені выехалі ў поле. Сяўба распачалаася.

М. ВІШНЕУСКІ.


Калгас імя Сталіна,
Васілевіцкі раён.



М. І. Марцінкевіч — звеннявая калгаса імя Калініна Асвейскага раёна, узнагароджаная ордэнам Леніна.



В. Ц. Азарэнка — звеннявая калгаса «8 сакавіка» Аршанска га раёна, узнагароджаная ордэнам Леніна.



А. М. Галаўлёва — калгасніца калгаса «8 сакавіка» Аршанска га раёна, узнагароджаная ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.



Н. Я. Дзямідава — звеннявая калгаса «Асаавіхім» Асвейскага раёна, узнагароджаная ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.



Е. І. Маісеня — звеннявая калгаса «17 верасня» Несвіжскага раёна, узнагароджаная ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.



Я. С. Дзялрнова — звеннявая калгаса «17 верасня» Несвіжскага раёна, узнагароджаная ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

ОРДЭНАОСЦЫ

Их хаты стаяць праз вуліцу—акно ў акно. І калі, скажам, Веры Цітаўне спартрэбіцца спытаць што-небудзь у Анастасіі Міхайлаўны, яна адчыняе акно і кліча суседку.

Але яны не толькі блізкія суседкі, а і добрыя прыяцелькі. Асабліва шчырай стала іх дружба пасля такога выпадку. Аднойчы надвячоркам Анастасія Міхайлаўна прышла да суседкі пасядзець. Засталом суседкін сын Віктар чытаў газету. Яго ўважліва слухала маці.

— Пастанову партыі чытае аб уздыме сельскай гаспадаркі! Сядай, паслухай, — ветліва запрасіла суседку Вера Цітаўна.

І калі хлопец закончыў чытаць, загаварыла:

— Правільная пастанова. Вельмі правільная. Ведаеш, Наставка, якая ў мяне думка паспела: арганізаваць звяно высокага ўраджаю. Скажам, па ільну. Няўжо мы горш іншых людзей, аб якіх у газетах пішуць. Працаваць-жа нам не прывыкаць. Падбярэм людзей і прыступім да справы. Толькі я хацела-б, каб ты ў мяне першай памочніцай стала. Згодна?

— З тобой, Вера, за любую справу вазьмуся,—згадзілася Анастасія Міхайлаўна, — а за ляяноч асабліва. Памятаеш, як радзіў ён у нас да вайны?

Назаўтра суседкі зайшлі ў канцылярыю калгаса і выклалі свае меркаванні брыгадзіру

Нікалаю Гапанькову. Іх ініцыятыву падтрымалі. У звяно ўвайшлі таксама Варвара Лазара-ва, Антаніна Гапанькова, Антаніна Праконка і яшчэ шэсць калгаснікаў.

Суседкі дзейнічалі. Ачышчалі ільносемя, ездзілі па дварах, збіралі попел, курыны памёт.

— Што вам, бабкі, рабіць няма чаго, што па чужых падпечках поўзаеце ды курэй пужаеце? А толку з гэтага, як кот наплакаў,—чуліся часам насмешкі ды кпіны.

— Цыплят па восені лічаць, — адразала Вера Цітаўна.—Тады і пабачым, які толк будзе.

Не зважаючи на кпіны, суседкі дружна разблі сваю справу. Вечарамі наведвалі агратэхнічны гуртк.

— Таварыш аграном, вы нам больш падрабязна раскажыце аб tym, як падкармліваць лён,—бывала, дапытвалася Вера Цітаўна.

Участковы аграном Дзянісаў ахвотна знаёміў калгасніц з таямніцамі перадавой агратэхнікі.

Аднойчы вясной на калгасным сходзе абмяркоўвалася пісьмо беларускіх хлебаробаў вялікаму Сталіну. Узяла слова і Вера Цітаўна.

— Наша ільнаводча звяно на сваім участку абавязваеца вырасціць па 6 цэнтнераў ільновалакна з гектара і столькі-ж ільносемя,—упэўнена заявіла яна.

— А замнога не будзе?—заўважыў нехта.—Каб чырванець не прышлося...

— Не прыдзеца,—адказала за прыяцельку Анастасія Міхайлаўна.

Участак пад лён аднялі на жытнішчы. Увесень узаралі пад зябліва, а ўвесну, як глеба падсохла, перааралі, пераскарадзілі, сабралі кочки, буйныя камкі зямлі расціралі рукамі. Участак палілі працэджаным праз сіта курыным памётам. Затым

рассеялі попел па 3 центнеры на гектар. У першых лічбах мая, у ёўлы сонечны дзень засяялі лён уручную. Усходы з'явіліся густыя, роўныя. Звяно не спускала вока з пасевай. Бывала, ледзь золак зазяе, а на полі ўжо звініць, пераліваецца песня.

У час пралікі не пакідалі ў пасевах чіводнай травінкі. І лён рос, на лес гледзячы. Старыя калгаснікі дзівіліся:

— Падумаць, вырасувелькі з чалавека. Не лён, а чарот. Колькі жывем, такога не бачылі. Вось дык бабкі-малайцы.

Выбіралі ў ваксовай спеласці і тут-жа рассцілалі, каб галоўкі падаспелі. Праз пяць дзён павязалі ў снапы, зvezлі ў гумно і змалацілі. Па 5,65 цэнтнера ільносемя з гектара намалачвалі.

З нецярплювасцю звяно чакала дня, калі лён можна будзе мяць. Праз месяц яго паднялі—і адразу ў ёўню. Мялі і трапалі ўсёй брыгадай.

— Сорак два пуды з гектара!—здымаючы з вагаў вязку срэбнага, шаўкавістага ільновалакна, аб'явіў брыгадзір.

* * *

Калгасны лістаносец не ўвайшоў, а ўляцеў у праўленне. Размахваючы газетай, закрычаў:

— Азарэнку Веру Цітаўну ўзнагародзілі ордэнам Леніна! А Гапанькову Анастасію Міхайлаўну—ордэнам Працоўнага Чырвонага Сцяга.

У гэты-ж дзень у канцыляры праўлення адбыўся мітынг. І зноў, як некалі на ільновалакальным пункце, калгаснікі горача віншавалі ўзнагароджаных ільнаводаў.

Да стала падышла нізкарослая, з чорнымі пранікнёнымі вачыма, сярэдніх год жанчына. Гэта была Вера Цітаўна. Хвіліну яна стаяла моўчкі. Відаць, моцна хвалявалася.

— Дзякую...—з момант яна не магла гаварыць.—Дзякую дарагому Сталіну!.. Я не пашкадую сіл, каб апраўдаць гэту вялікую ўзнагароду... Мы вырасцім яшчэ большы ўраджай.

Звяно Азарэнкі мяркуе сёлета вырасціць 48-пудовы ўраджай ільновалакна і 36-пудовы ўраджай ільносемя на плошчы ў 7 гектараў. Звяно даўно падрыхтавалася да вясны.

Вялікай павагай і пашанай карыстаючы ў калгасе майстры высокіх ураджаяў.

С. СВІРЫДАУ.

Э. В. Барткевіч — звенявая калгаса імя БВО Любанскаага раёна, ўзнагароджаная ордэнам Леніна, выступае на паседжанні праўлення калгаса. Эмілія Вячэславаўна бярэ абавязкальства вырасціць не менш 30 цэнтнераў жыта і пшаніцы на сваім участку.



Наш Горкі

Ф. РОГАВА

Геніальны пролетарскі пісьменнік Аляксей Максімавіч Горкі падняўся з глыбінь народнага жыцця. Працоўныя нашай краіны з любою ўспамінаюць гіганцкую фігуру пісьменніка-роўна, які цяжкае і прыгожае жыццё сваё да апошняга ўзыху аддаў пролетарскай рэвалюцыі. Сваімі творамі Горкі натхняў мільёны працоўных, абуджаў любоў да свабоднай працы і няшавісць да бруду, хлусні, фальши, да ўсяго, што ўласціва капиталістичнаму грамадству.

Сваю веру ў перамогу працоўнага народа над сіламі рэакцыі Горкі чэрпаў у вучэнні Леніна і Сталіна. Сустрэчы і дружба з Леніным і Сталіним дапаматлі Горкаму ствараць свае бясмертныя творы. «На сіле свайго ўплыву на рускую літаратуру, — сказаў таварыш Молатаў. — Горкі стаіць за такімі гіантамі, як Пушкін, Гоголь, Талстой, як лепшы прафесійныя іх вялікіх традыцый у наш час. Упрыгожылі мастацкага слова Горкага на лёс нашай рэвалюцыі больш непасрэдны і моцны, чым упрыгожылі якога-небудзь іншага нашага пісьменніка».


Горкі пачаў сваю творчую дзейнасць у пачатку рабочага руху ў Расіі, калі рэвалюцыйная партыя пролетарыята яшчэ толькі пачынала фармавацца. Чалавек з народа, з самага ранняга дзяцінства паспытаўшы гора, спазнаўшы галечу і нястачы, ён дапытліва прыглядваўся да жыцця, шмат вандраваў па неабсечнай рускай зямлі; праходзіў праз многалюдныя станіцы, праз стэпавыя гарады і вёскі, працаваў у прыморскіх портах, праткаючы сваім поглядам ва ўсе пласты грамадства. «Вандраванне маё па Русі, — пісаў ён, — было выклікане не імкненнем да брадзяніцтва, а жаданнем бачыць, дзе я живу, што за народ вакол мяне».

У змрочныя гады самаўладства яму было цяжка бачыць багата адарони рускі працоўны народ у галечы, бясправі і ўціску. Ён усведамляў сябе неад'емна часткай гэтага вялікага народа і не мог не выказаць таго, што набалела. Ужо ў тыя гады вялікі пісьменнік-рэволюцынер бачыў несакрушальную сілу, магутную енергію ў нетрах працоўных мас. Эксплаатуемыя масы ўжо не толькі ненавідзелі гаспадароў, але і ўзімаліся на барацьбу з імі.

У першы год сваёй творчасці Горкі напісаў цудоўную казку «Дзяўчына і Смерць». Аб гэтай казцы таварыш Сталін заўважыў: «Гэтая штука мачней чым «Фауст» Гётэ (Каханне перамагае смерць)». Гэтымі словамі як-бы вызначан сэнс дзейнасці Горкага, які змагаўся за вялікую чалавечую прафу.

У гады, калі рабочы клас яшчэ толькі рыхтаваўся да раптучых выступленняў, на ўсю Расію прагучэў заклік Горкага да барацьбы, да рэвалюцыі: «Бура! Хутка грымне бура!» («Песня аб Буравесніку», 1901 г.).

У рамантычных вобразах Буравесніка, Сокала, герояў казак і легенд Горкі адлюстраваў рэвалюцыйнае пра-буджэнне рабочага класа Расіі. Ён стварыў вобразы выдатных, смелых, гордых, благародных людзей, готовых да подзвігу ў імя Радзімы. Смелым заклікам да святла і свабоды, бязлітасным выкрыццем змроку і цем-



А. М. Горкі.

ры гучэлі яго апавяданні і казкі, падобныя да песняў. Адначасова вялікі мастак шырока паказаў «мяротнасці жыцця», што ўродавалі людзей. Ён паказваў рабочых, якія да рэвалюцыі жылі ў жудасных умовах падніволення, сялян, якія гібелі ў галечы і бескультурнасці, жанчын, якія ва ўмовах капіталізма ішлі на шлях прастытуцыі, мужчин, якія не ад добрага жыцця ператвараліся ў брадзяг і зладзеяў, цудоўных дзяцей, якія змалку не ведалі радасці дзяцінства.

Выдатныя рысы горкаўскіх герояў атрымалі масавае развіццё пры совецкім ладзе: ідэйнасць, самаадданасць служэнне народу, адвага, доблесць, герайзм.

У 1906 годзе вышаў у свет вядомы раман Горкага «Маці». Раману суджана было стаць мастацкім дакументам працлагоднага большэвіцкай партыі. Ленін выключна высока ацаніў гэты твор. Горкі стварыў прывабны вобраз простай рускай жанчыны, якая разам з сынамі сваім Паўлам Власавым, прасякнутая высокай матчышай любоўю, узімаетца па барацьбу за справу рэвалюцыі. Вобраз маці глыбока адаўваўся ў сэрцах мільёнаў людзей і заахвочваў іх на барацьбу. Шлях Нілаўны — гэта шлях, па якім ішоў уесь рабочы клас дарэвалюцыйнай Расіі. Пісьменнік-гуманіст бачыў тую вялікую сілу і прыродны розум, якія былі захаваны ў забітай рабствам жанчыне, ведаў, што яе лёс непарыўна звязаны з лёсам усяго працоўнага народа, што іменна гэта разняволеная сіла адыграе вялікую ролю ў будучым нашай краіны. І калі прадстаўнікі прадавой грамадской думкі царскай Расіі, прысвячаючы лёсу рускай жанчыны самыя чулыя радкі, у сілу гістарычных асаблівасцей не бачылі сапраўдных шляхоў да яе разняволенія, Горкі, адлюстроўваючы ідэі рэвалюцыйнага пролетарыята, убачыў гэты адзіна пра-

вільны шлях. Вось чаму ў першых рэвюлоціі побач з рабочымі, са сваім сынам Паўлам крочыць «удава рабочага чалавека», жанчына-маці—Шілаўна.

Вобраз Шілаўны раскрывае сабой лепшыя рысы мільёнаў совецкіх жанчын, совецкіх маці. Як-бы працягваючы жыццёвы шлях Нілаўны, праз усю гісторыю барацьбы працоўнага народа праходзяць незабытныя гераічныя імёны жанчын-патрыётак.

Шмат хвалюючых старонак прысвяціў Аляксей Максімавіч светламу вобразу жанчыны-працаўніка, жанчыны-маці.

У творах Горката ўзнікае зусім новая тэма плённай творчай працы, да якой ён аднесіўся з глыбокай павагай. Усе яго творы, прысвечаныя тэмам працы,—гэта думкі і пачуцці чалавека, які любіць многа і добра працуваць для справы партыі Леніна — Сталіна. Асновай чалавечага жыцця Горкі лічыць працу. Пытанне аб працы—тэта галоўнае пытанне жыцця, пазуки, мастацтва, гаварыў ён. І калі жалем і гневам дыхаюць старонкі горкаўскіх кніг аб tym, як людзі ў старой Расіі «прыдушены цяжарам працы» («Двалица шэсць і адна»), то разам з tym Горкі яничэ ў юнацтве адчуваў незгасальную ў народзе «гераічную паэзію працы» («Мае ўніверсітэты»).

Горкі добра ведаў, што права на свабодную працу чалавек можа заваяваць толькі ў соцыйлістычным грамадстве.

З хвалючымі словамі звярнуўся Аляксей Максімавіч да рабочых-чыгуначнікаў: «...Вы разумееце, хочацца сказаць нешта такое, каб вы паверылі, што вы—самая вялікая, самая пудоўная з'ява на зямлі і наогул каля-небудзь быўшая ў гэтym свеце».

Горкі паказаў разлажэнне, унутранае спусташэнне

тых, хто стаў ворагам працы. У яркіх вобразах пісьменнік малое распад чалавечай гуши («Гаспадар», «Ворагі», «Васа Жэлезнова», «Жышцё Кліма Самгіна»).

Уся творчасць Горката была пакіравана на тое, каб выпрастаць чалавека, прыгнечанага, забітага, шэрага. Горкі пісаў: «Усё ў чалавеку — усё для чалавека. Чалавек! Гэта—пудоўна! Гэта гучыць горда!»—славутас горкаўскае сцверджанне. У нашы дні не было большай радасці для пісьменніка, чым наглядзіць рост і развіццё новага совецкага чалавека, радавацца за тое, што мара збылася.

Нязгаснай была пянявісць Горкага да зраднікаў раздімы. Змагар за чалавечага шчасле, ён бязлітасна кляйміў і выкryваў ворагаў чалавецтва.

Магутны засцератаючы гола: Горкага раздаваўся за ўесь свет; ён бязлітасна кляйміў і выкryваў фашызм. «Фашызм,—пісаў Горкі,—на сутнасці яго, з'яўляецца арганізацый адбору найбольш агідных мярзотнікаў і падлют, для заняволення ўсіх астатніх людзей... Тэрміны «падлюті» і «мярзотнікі» я скарыстоўваю толькі таму, што не знаходжу больш моцных».

Горкаму належалі слова, якія ў гады Вялікай Айчынай вайны сталі лозунгам для пабеданоснай Совецкай Арміі: «Калі вораг не здаецца—яго знішаць!»

Горкі торача любіў сваю родзіму і народ, з якога ён вышаў і які вылучыў яго з самых нетраў сваіх. Горкі гаварыў аб сваёй радасці жыць у краіне, «асветленай геніем Владзіміра Ільіча Леніна, у краіне, дзе нястомна і пудадзейна працуе жалезнай волі Іосіфа Сталіна».

Аляксея Максімавіча пяма з памі, але засталася яго выдатная літаратурная спадчына, яго мастацкія творы, у якіх адлюстраваны жыщё і мары нашага народа.



Дзяўчына і Смерць

М. ГОРКІ

Праяджаў праз вёску цар з вайны.
Едзе — чорнай злосцю сэрда точыць.
Чуе — за кустамі бузіны
Дзеўчына рагоча.

Бровы рыжыя ўладар нахмурый,
Грозна пнуўшы шпорамі каня,
Наляцеў па дзеўчыну, як бура,
У кустах, дзе дрэмле цішыня.

Мал. П. Астроўскага

— «Ты чаго,—крычыць ён злосна, груба,
Ты чаго, дзеўчына, шчэрыш зубы?
Я прайграў у бойцы перамогу,
Уся мая дружына перабіта,
Запалонена палова світы,
Я дадому еду за падмогай,
Я—твой цар, пакрыўджаны няўдачай,—
Як мне недарэчны смех твой бачыць?»

* Друкуецца няпоўнасцю.

Кефтачку паправіўши... супрадь
 Адказала дзеўчына цару:
 — «Адыходзь, — я з любым гавару!
 Баяюхна, ты лепей адыходзь».
 Як казаеш, дык не да цароў, —
 Няма часу гутарыць з царамі!
 Інады хутчэй гарыць любоў,
 Чымсьці свечка ў цёплым божым храме.
 Цар затросся ўвесь ад дзікай злосці,
 Загадаў свайг пакорнай свіце:
 — «У турму дзеўчыну, ягамосці,
 Або, лепш, — адразу задушыце!»
 Паслухміна вызверыўши хары,
 Кінуліся к дзеўчыне, як чэрці,
 Канюхі цара, паны-пачвары, —
 Аддалі дзеўчыну ў руки Смерці.

II

Смердь злым дэманам заўсёды верна,
 Ды ў той дзень настрой ёй чымсь папсулі, —
 Бо вясной жыцця ў кахання зерні
 Набрынаюць нават ў ёй, бабулі.
 Нудна век вазіца з тухлым целам.
 Нішчыць ў ім хваробы і гнілізну:
 Нудна час смяротным мігам мерыць —
 Хочаща пажыць не так карысна.
 Ўсе перад пяўхільнай з ёй сустречай
 Адчуваюць толькі страх пануры, —
 Надакучыў жах ёй чалавечы,
 Надакучыў смутак і хаўгурсы.
 І занятая пяўдзячнай спраўай
 На зямлі ў хваробе, і у брудзе,
 Робіць ўсё яна умела, спраўна, —
 Смерць-жа непатрэбнай лічуць людзі.
 Ну вядома, крыўдна смерці гэта,
 Даючаюць злосна людзі нашы,
 Дык, у злабе, зжывае Смерць са свету
 І не тых, каго патрэбна, часам.
 Сатану ёй, можа, пакахаць-бы,
 Пеклам-бы надыхацца уволову.
 Ад любоўнай муکі зарыдаць-бы
 Разам з кучаравым Сатаною.

III

Смерці дзеўчына глядзіць у вочы
 І удару грознага чакае.
 Смерць, пібы шкадуючы, мырмоча:
 — «Бачыш ты, якая малаздая!
 Што ты нагрубіла там цару?
 Я пябе за гэта замару!»
 — «Не сядуй, — гаворыць ёй дзеўчына, —
 Ну чаго злавацца без прычыны!
 Ў першы раз яшчэ мяне мой мілы
 Цалаваў пад голлем бузіны, —
 Пра цара тымчасам я забыла, —
 Як на грэх тут цар бяжыць з вайны.
 Я і гавару яму, цару,
 Баюхна, ідзі, — са мной каханы!
 Добра так, як быццам, гавару,
 А вось бачыш, вышла як пагана!
 Што-ж?! Ніяк ад Смерці не схавацца.
 Даючаць-жа нельга у труне —
 Смертухна! Зрабі паслугу мне —
 Дай ты мне яшчэ пацалавацца!»
 Дзіўна слухаць Смерці слова тыя, —
 Так яе ніхто прасіць не будзе!
 Думае: «Як пражыву тады я,
 Калі кінуць цалавацца людзі?»



Косні сонцам грэючы вясняным,
 Кажа Смерць, прывабіўши змяю:
 — «Ну, ідзі, цалуйся 'шчэ з каханым, —
 Ноц — твая, а досвіткам — заб'ю».
 І на камень села і чакае!
 А змяя касу ёй джалам ліжа.
 Дзеўчына ад шчасця аж рыдае,
 Смерць бурчыць: «Ідзі, хутчэй, ідзі-жа!»

V

Смерць праснулася пад поўдзенем, позна.
 Бачыць, — 'шчэ дзеўчына не прышла!
 «От распуста!» — Смерць мармоча грозіз, —
 «Мусіць, ноц кароткая была».
 Рве яна сланечнік за плятнём,
 Нюхае; любуецца, як сонца
 Заласіць жывым сваім агнём
 Ліст асіны ў жоўтыя чырвоны.

І на сонца гледзячы, запела
 Шіха і гугнява, як умела:
 — Як бязлітаснай рукой
 Людзі бліжняга заб'юць,
 Дык хаваюць і пяюць:
 Са святымі супакой!»

Вось не кемлю я таго —
 Дэспат б'е людзей без жалю,
 А падох ён — і яго
 З той-же песняй пахавалі!
 Чэсны ці круцель памёр —
 З адналькова тугоў

Распявас сумна хор:
«Са святымі супакой!»
Чурчя, быдла або хама
Я заб'ю майёй рукой,
Ды для ўсіх пяюць таксама:
«Са святымі супакой!»

VI

Песню праспявала і злаваца
Пачала на дзеўчыну упартую.
Прамінулі суткі, а вяртака
Усе не хоча. Смерці—не да жартаў.

Злуючыся з кожным мігам болей,
Смерці абула лапці і ануучы,
І, ледзь месік выплыў па-над полем,
Грознай хмарай рушыла паўзучай.

Шмат ішла. Зірнула: на паляне,
Пад ляшчынай, на траве шаўковай,
Дзеўчына сядзіць ў праменным зязні
Шчаснаю багіняю вясновай.

Як зямля парой вясновай раннай,
Яе грудзі голыя—на сорам,
На атласнай скуры яе ланяй
Бачна ярка пацалункаў зоры.
Два саскі, як зоры, на грудзях,
І глядзіць, як зоры, ціха вочы
Угару на светлы млечны шлях,
На спяжынку сінякудрай ночы.

Пад блакітнымі вачамі цені,
Быццам рана—чырвансюць губы.
Ей паклаўшы галаву ў калені,
Як аленъ стамёны, дрэмле любы.

Смерці глядзіць, і жар пякучы гневу
Ціха гасне ў чэрепе пустым.
— «Ты чаго-ж, як быццам тая Ева,
Захавалася ад бога за кусты?»

Быццам небам—светлазорным целам
Засланішы хлопца ад яе,
Смерці дзеўчына сказала смела:

— «Пачакай-жа і не лай мяне!
Не шумі, хай адпачне мой мілы,
Востраю касою не звіні!
Я пайду з табою да магілы,
А яго ты толькі не крані!
Не прышла я ў тэрмін, вінавата.
Думала,—што жыць мне небагата,
Хай яшчэ хлапчыну абіму:
Надта хораша са мной яму!
Ды і ён — харошы! Бачыш вось
Ён якія мне пакінуў знакі.

На грудзях, па шчоках ялы скрэзъ
Зацвілі, як вогненныя макі!»
Смерці з усмешкай ціхаю сказала:
— «Мо' цябे так сонца цалавала?
Але-ж больш не можна мне чакаць,—
Тысячы я мушу забіваць!
Чэсна часу я заўжды служу.
Я—стараё ўжо, а многа—спраў.
Кожнаю хвілінай даражу,
Дык, хадзем, дзеўчына, час настаў!»

Дзеўчына — сваё:
— «Прытуліць мілы,
Неба і зямлі як не было,
Поўніца душа пудоўнай сілай,
Успыхне ў ёй пудоўнае свято.
Лёс тады не ўласны над табой,
Непатрэбна і людзей спагада!
Як дзіцё—сабою радасць рада,
І любоў любуецца сабой!»

Смерці маўчыць задумліва і строга,
Бачыць—пець яна не перастане!
Лепш німа—за сонца ў свепе бoga,
За агонь—ярчай агню кахания!

VII

Смерці маўчыць, але дзеўчыны слова
Зайздрасці агнём ёй косці плавяць,
Кінуць ў холад, после—ў жар напова.
Што-ж а сэрца смерці свету явіць?
Смерці—жанчына, хоць не мапі, ёй
Цяжка з сэрцам справіца парой;
У цімянным сэрцы Смерці ёсьць сляды
Гнева, спачування і нуды.
Тым, каго яна любіць захоча,
Хто ў душу улігнуты злой нудою,
Як яна любоўна шэпча ўночы
Аб вялікай радасці спакою!
Кажа Смерці: «Хай свет паверыць пуду!
Свой дазвол даю табе—жыві!
Толькі я з табою побач буду,
Вечна буду я калі любіві!»
З тых часоў Любоў і Смерці, як сестры,
Знітаваны дружбаю заўсёднай,
За Любоўю Смерці з касою вострай
Следам цягнецца, як быццам зводня.
І усюды дбайнай старая —
На вяселлі, ля пліты магільнай,
Заўжды радасці Любові стварае,
Ладзіць шчасце для Жыцця няухільна.

Пераклад М. Машары і Л. Зарыцкага.




ДАСТОЙНА СУСТРЭНEM ПЕРШАЕ МАЯ!



Стаханаўкі-станочніцы дрэваапрацоўчага цэха Мінскага аўтазавода Ольга Бугаева (злева) і Елена Герасімовіч (справа), уключыўшыся ў перадмайскіе соцыялістычнае спаборніцтва, штодзенна выконваюць нормы на 130 проц.



Ф. В. Кулік.



Слесары-стаханаўкі цэха шасі Аўтазавода М. М. Шырабілава і М. С. Лашкарова выконваюць план на 200 проц.



З. Ф. Леташова — стаханаўка Лідскага завода сельгас-машины № 1 выконвае норму на 200—250 проц.

ЗА ПЯРШЫНСТВА Ў СПАБОРНІЦТВЕ

З велізарным вытворчым уздымам працуе ў гэтыя дні калектыв нашай фабрыкі. За дастойную сустрэчу першамайскага свята спаборнічаюць усе брыгады, аддзяленні, цэхі. Да 1 мая мы абавязаліся завяршыць поўгадавую праграму і даць дзяржаве дадатковыя накапленні. Кожны рабочы ясна ўяўляе сабе ўсю ціжкасць выканання прынятых абавязальстваў. Але гэта яшчэ больш умацоўвае ўпэўненасць у нашых сілах. Мы стараемся ўзяць ад вытворчасці ўсё магчымае, істотна павышыць прадукцыйнасць сваёй працы.

Я працую машинысткай на ўчастку шыберных машын, якія вырабляюць унутраную частку запалкавай каробкі. Гэтаі спецыялісты і навучылася яшчэ ў даваенных гадах. У нас абавязкі ўваходзіць перыядычнае закладанне ў машыну дэталей каробкі і нагляданне за яе чоткай і рымічай работай.

Доўгі час на фабрыцы лічылі, што мы бярэм ад шыбернай машыны ўсё магчымае. Такая думка была памылковай. Я засумжалася над тым, якім чынам можна паднімць прадукцыйнасць працы. Мне удалося выявіць у сваёй работе многа лепшых рухаў. Я таксама ўстановіла прычыну найбольш істотных «капрызаў» машыны і дабілася іх ліквідацыі. Калі разней з-за абрыву папяровай ленты ўзнікалі частыя перабоі ў работе, то зараз, дзякуючы перыядычнай ачыстцы машыны ад засыхаючага клею, удалося пазбегнуць гэтага.

Месец назад я працавала суседній па работе машыністкай — Лідзе Аўсевіч — перайсці на абслугоўванне трох аўтаматаў. Яна ахвотна згадзілася са мною. 8 сакавіка мы ўзяліся ўдзяліць абслугоўваць дадаткова яшчэ адну шыбершую машыну. Спачатку нам здалося, што мы не справімся з узросімі аб'емамі работы, але так было толькі ў першыя дні.

Паступова мы набылі неабходныя звычкі ў работе і сталі свабодна спраўляцца з выкананнем зменных заданій. Услед за намі перайшлі на абслугоўванне трох машын работніцы першых двух аўтаматаў. Выказалі жаданне прыступіць да работы на трох шыберных машынах і другія машыністкі.

Наша пачынанне прынесла вялікую карысць фабрыцы. У цэху ўстанаўліцеца дадатковое абсталіванне. Для абслугоўвання яго вызваліцца многа кваліфікаваных работніц. Акрамя таго, за лік скрачэння колькасці рабочых, занятых па вытворчыцца каробкам, знізіцца сабекошт прадукцыі, можна будзе павялічыць звышпланавы прыбыток фабрыкі. Усё гэта дапаможа нашаму калектыву паспяхова выкананьць узятыя на сябе абавязальствы.

Вялікую ўвагу ў перадмайскім соцыялістычным спаборніцтве мы ўдзяляем барацьбе за палешашнне якасці прадукцыі. У большасці выпадкаў брак у нашай работе атрымліваецца з-за дрэнай ачысткі донцаў і шыбера, які ідзе па бакавыя сценкі кораба. Каб знізіць да мінімума брак, мы ўстанавілі над усім канвеерам грамадскі кантроль. Удоўж лініі шыберных машын рухаецца лента, якая збірае з усіх машын ужо готовыя каробкі. Дзякуючы гэтаму, кожная работніца мае магчымасць сачыць за якасцю прадукцыі сваёй суседкі і пры неабходнасці рабіць ёй заўвагі. Такі ўзаемны кантроль даў добрыя вынікі. Якасць прадукцыі ў апошні час значна палепшылася.

У сакавіку калектыв нашай фабрыкі на 13 дзён раней тэрміну выканаў месячную праграму. Зараз мы імкнімся павялічыць вытворчасць запалак да 1500 скрынак у суткі.

Ф. КУЛІК.

Запалкавая фабрыка, Барысаў.



Н. Копаць — лепшая стаханаўка 1-га механічнага цэха завода імя Чкалава. У сакавіку штодзённа выконвала норму на 250 проц. У красавіку абавязалася выконваць норму на 300 проц. Фота В. Гнацьеў, Л. Эйдзінга, І. Шышко.

50 ГОД ПЕРШАГА З'ЕЗДА РСДРП

50 год таму пазад, 1 — 3 (13 — 15) сакавіка 1898 года ў горадзе Мінску адбыўся I з'езд РСДРП. Значэнне гэтага з'езда заключаецца ў tym, што ён абвясціў стварэнне Расійскай соцыял-дэмакратычнай рабочай партыі.

Аднак гісторыя нашай партыі пачалася задоўга да I з'езда РСДРП. Як указвае таварыш Сталін, «Усесаюзная Комуністычная партыя (большэвікоў) прыйшла доўгі і слады шлях ад першых маленьких марксісцкіх гурткоў і груп, якія наявіліся ў Расіі ў 80-х гадах мінулага стагоддзя, да вялікай партыі большэвікоў, якая кіруе пяпершай у свеце соцыялістычнай дзяржавай рабочых і сялян» («Гісторыя ВКП(б). Кароткі курс», стар. 3).

Вядома, што першыя марксісткія гурткі прарабілі ў Расіі вялікую работу ў справе распаўсюджвання ідэі марксізма і праграмных палажэнняў соцыял-дэмакратыі. Але гэтыя гурткі і групы не былі практычна звязаны з масавым рабочым рухам, не кіравалі ім. Руская соцыял-дэмакратыя, як указвае В. І. Ленін, існавала ў гэты перыяд без рабочага руху, перажываючы, як палітычная партыя, працэс утробнага развіцця. А з'яднаць соцыялізм і рабочы рух могла толькі рэволюцыйная соцыял-дэмакратычнай партыі пролетарыата. Толькі такая партыя могла прывесці рабочых і ўсіх працоўных краіны да перамогі над царызмам, капіталізмам, да соцыялістычнай рэвалюцыі. І за стварэнне баявой, рэволюцыйнай партыі, партыі новага тыпу павялі барап'бу вялікія правадыры — Ленін і Сталін.

Ленін і Сталін рыхтавалі такую партыю настоўніна і настойліва, апіраючыся на гранітную базу марксізма, ведучы непрыміримую барап'бу супроты народнікаў, легальных марксістаў, «эканамістаў», меншавікоў, эсераў, анархістаў, ліквідатаў, буржуазных нацыяналістаў і іншых ворагаў марксізма.

Вясной і летам 1894 года В. І. Ленін напісаў работу «Што такое «прыяцелі народа» і як яны ваююць супроты соцыял-дэмакратаў», у якой ён да канца выкryваў сапраўдны твар ліберальных народнікаў, як фальшивых «прыяцеляў народа», якія на справе ішлі супроты народа. У гэтай кнізе В. І. Ленін намеціў асноўныя задачы марксістаў па стварэнню партыі, высунуў ідэю рэволюцыйнага саюза рабочых і сялян.

У 1895 годзе Ленін аб'яднаў у Пецербургу ўсе марксісткія рабочыя гурткі (іх было каля 20) у «Саюз барап'бы за вызваленне рабочага класа», які стаў кіраваць масавай стачачнай барап'бой рабочых, выпускаць для іх лістоўкі і пракламацыі. У гэтых лістоўках, большасць якіх напісаў Ленін, растлумачвалася, чаму так цяжка становішча рабочых і што яны павінны зрабіць для свайго вызвалення. Гэтым самым «Саюз барап'бы» перайшоў ад прарапанды марксізма сярод невялікай колькасці перадавых рабочых да ўсеагульнай палітычнай агітацыі сярод шырокіх мас рабочага класа. Гэтым самым «Саюз барап'бы» аб'яднаў рабочы рух з соцыялізмам. Ленінскі «Саюз барап'бы за вызваленне рабочага класа» з'явіўся, такім чынам, пачаткам рэволюцыйнай марксісткай партыі, якая апіралася на рабочы рух, зародкам большэвіцкай партыі, партыі новага тыпу.

У тыя-ж гады вёў барап'бу за стварэнне партыі новага тыпу таварыш Сталін у Закаўказзі. Тыфліскай со-

цыял-дэмакратычнай арганізацыя, якую ўзначальваў І. В. Сталін, пераходзіць ад прарапанды да масавай агітацыі сярод рабочых, кіруе рабочымі забастоўкамі і вядзе палітычную барап'бу супроты самадзяржаўя. Як і Ленін, таварыш Сталін вучыў, што толькі рэволюцыйная партыя новага тыпу зможа прынесці вызваленне працоўным нашай краіны, прывесці іх да соцыялістычнай рэвалюцыі.

Дзейнасць «Саюза барап'бы» не абмежавалася толькі Пецербургам. Каб дасягнуць сваіх вялікіх мэт, неабходна было згуртаваць усіх свядомых рабочых у адзінную Расійскую соцыял-дэмакратычную партыю. Ленінскі «Саюз барап'бы» наставіў задачу стварэння Усерасійскай арганізацыі. З гэтай мэтай Ленін наладзіў сувязі з соцыял-дэмакратычнымі арганізацыямі Масквы, Вільні, Кіева, Ніжняга-Ноўгарада, Самары, Саратава, Мінска, Екацярынаслава, Тверы і іншых гародоў. Падрыхтоўвалася выданне газеты. Аднак, уnoch на 9 снежня 1895 года жандары царскага ўрада разгромілі «Саюз барап'бы», арыштаваўшы яго арганізатора і правадыра — В. І. Леніна.

З турмы В. І. Ленін працягваў кіраваць работай «Саюза барап'бы». Ён пасылаў пісъмы, лістоўкі, напісаў «Праект і тлумачэнне праграмы соцыял-дэмакратычнай партыі». У ссыльцы В. І. Ленін напісаў сваю гістарычную работу «Задачы рускіх соцыял-дэмакратаў», якая з'явілася заклікам да стварэння ў Расіі адзінай соцыял-дэмакратычнай рабочай партыі. Аднак выданне гэтых работ Леніна к I з'езду спазнілася.


Аб'яднанне соцыял-дэмакратычных арганізацый у адзінную партыю не могло адбыцца без склікання з'езда. Першы з'езд РСДРП адкрыўся 1 (13) сакавіка 1898 г. у горадзе Мінску, у невялікім доміку па Совецкай (былой Захар'еўскай) вуліцы № 135. Скліканне з'есда было падрыхтавана кіеўскім «Саюзам барап'бы».

На I з'ездзе РСДРП прысутнічала 9 дэлегатаў: чатыры працтаванікі «Саюза барап'бы» — Пецербургскага, Маскоўскага, Кіеўскага, Екацяринаславскага, працтаванікі груп «Рабочай газеты» і Усеагульнага юрэйскага соцыял-дэмакратычнага саюза — Бунда. Асноўным пытаннем з'есда з'яўлялася пытанне аб стварэнні партыі. З'езд вырашыў зліць мясцовыя «Саюзы барап'бы» і Бунд у адзінную соцыял-дэмакратычную арганізацыю і назваць гэту арганізацыю Расійской соцыял-дэмакратычнай рабочай партыяй.

З'езд выбраў Цэнтральны Камітэт, признаў «Рабочую газету» цэнтральным органам партыі. У «Маніфесце» I з'езда РСДРП гаварылася, што партыя ставіць сабе задачу аб'яднаць усе мясцовыя арганізацыі, гурткі ў адзінную Расійскую Соцыял-Дэмакратычную Рабочую Партию. «Маніфест» адзначаў, што заваяванне палітычнай свабоды з'яўляецца першым крокам да ажыццяўлення гістарычнай місіі пролетарыата.

Аднак «Маніфест» I з'езда РСДРП абыўшоў галоўнейшыя пытанні: аб заваяванні пролетарыятам палітычнай улады, аб саюзіках пролетарыата ў яго барап'бе супроты царызму і буржуазіі, аб гегемоніі пролетарыата ў рэвалюцыі.

Арганізацыйныя рашэнні з'есда насылі расплытчы характар, працтаванілі вельмі шырокую аўтаномію мясцовым партыйным арганізацыям, не забяспечвалі баявога пролетарскага характару партыі.



3 гравюры мастака А. Тычкы.

пар
не
пар
асо
был

Б
арг
віў
вол
і ст
пам
пам
і гр
ї 1
тыч
тут.
Узн
ніза
коў

пя
шт
бы
са

щ
ше
ск
це
ну

І
гаў
заг
ура
вісі

Е
песь
цяг
нах
як

Х
эса
га,
сця
ліс
літа

М
сов
у
нас
ста
цаў
Як
сво

I з'езд РСДРП не выпрацаваў праGRAMы і статута партыі, адзінай лініі ў рабоце мясцовых арганізацый, не стварыў адзінага кіруючага цэнтра. Выбрали ЦК партыі адразу ж пасля з'езда быў арыштаваны. Паміж асобымі марксісткімі гурткамі і групамі ў Расіі не было амаль піякай сувязі.

Каб аб'яднаць і звязаць паміж сабою разрозненых арганізацый ў адну партыю, Ленін высунуў і ажыццяўленію план стварэння першай агульнарускай газеты рэволюцыйных марксістаў—«Іскры». Ленінская «Іскра» і сталінская «Брэзола» вялі раптучую барацьбу з «экапамістамі» за партыю новага тыпу. «Іскра» звязала паміж сабой разрозненых соцыял-дэмакратычных гурткі і групы і падрыхтавала І з'езд партыі. На І з'ездзе ў 1903 годзе стварылася Расійская соцыял-дэмакратычная рабочая партыя, былі прыняты праGRAMа і статут, створаны цэнтральныя кіруючыя органы партыі. Узнікши на з'ездзе сур'ёзныя рознагалосі па арганізацыйных пытаннях падзялі партыю на большэвікоў і меншавікоў.

З моманту І з'езда РСДРП большэвікі пад кіраўніцтвам Леніна і Сталіна прарабілі славны пераможны шлях. На Пражскай конферэнцыі РСДРП 1912 года большэвікі выгналі з партыі меншавікоў, назаўсёды пакончылі з фармальным аб'яднаннем з імі і канчаткова аформіліся ў самастойную большэвіцкую партыю, партыю новага тыпу, партыю марксізма-ленізма. Ленін і Сталін распрацавалі і падрыхтавалі большэвіцкую партыю ідэалагічна, арганізацыйна, палітычна і тэарэтычна для перамогі Каstryчніцкай соцыялістычнай рэвалюцыі ў нашай краіне.

Кіруемая мудрымі правадырамі — Леніным і Сталіним — большэвіцкая партыя вырасла ў магутную шасцімільённую армію. Яна прывяла працоўных пашай краіны да перамогі соцыялізму. Пад кіраўніцтвам Сталіна партыя большэвікоў вядзе цяпер совецкі парод да комунізма.

Б. УШАКОВА.

ЧЫРВОНЫ СЦЯГ

Указам Прэзідыша Вярхоўнага Совета БССР ад 4 сакавіка ўзнагароджаны Ганаровымі Граматамі Вярхоўнага Совета БССР Фарафонава Наталля Георгіеўна і яе дачка Ніна Нікалаеўна за захаванне Чырвонага Сцяга Беларускай ССР у перыяд акупацыі немцамі г. Арцёмаўска.

Ніжэй мы друкуем расказ Наталлі Георгіеўны аб тым, як яны захавалі Сцяг БССР.

Да вайны сям'я наша жыла ў Днепрапятроўску, а пазней у Арцёмаўску. Жылі мы щасліва. Муж працаваў і сама я каля 15 год была настаўніцай і выхавальніцай у дзіцячым садзе.

Надышла вайна і разбурыла сямейнае щасце. Муж быў мараком-сувязістам і ў першыя ж дні накіраваўся на фронт. Тады ён сказаў нам з дачкою: «Пра мяне не клапаціцесь. Я буду чесна змагацца за Радзіму і вярнуся да вас героем або загіну героем».


І бацька стрымаў сваё слова. Ен чесна змагаўся за Радзіму, абараняючы Севастопаль, і загінуў смерцю храбрых. Гэта страта глыбока ўразіла нас і выклікала яшчэ большую нянявісць да нямецкіх захопнікаў.

Вайна захапіла і Арцёмаўск. Як прагныя псы, накінуліся немцы на наш цудоўны горад, цягнулі і рабавалі ўсё, што трапляла пад руку, нахабна зымалі нашы кватэры і гаспадарылі, як хацелі.

Хутка нашу кватэру занялі танкісты-эсэаўцы. Аднойчы, пасля падзелу нарабавана-га, унцер-афіцэр прынёс шаўковы чырвоны сцяг з гербам Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі і з надпісам залатымі літарамі.

Маленькая Ніна цвёрда задумала вырваць совецкі сцяг з брудных рук разбойнікаў.

У хуткім часе воінскую часць, што стаяла ў нас, тэрмінова патрабавалі на фронт. Скарыйстваўшы з мітусні збораў, Ніна выкрадаў ў немцаў Беларускі сцяг і схавала ў гурбу снегу. Як только немцы паехалі, Ніна прынесла мне свой каштоўны здабытак.



Сцяг, які выратавала сям'я Фарафонавых.

Зачыніўшыся ў кватэры, мы беражліва ўклалі сцяг у спецеўку мужа і схавалі ў спінку канапы, на якой пасля спалі нямецкія жандары.

Цяжка перадаць, колькі тады перажылі мы трывожных дзён і бяссонных начэй. Кожную хвіліну баяліся, што немцы выявіць сцяг і нас пазабіваюць.

Увесну 1943 г. пачаліся ў горадзе пагалоўныя вобыскі. З вялікай рызыкай мы выцягнулі сцяг з канапы, захавалі яго ў адрезак жалезнай трубы і закапалі на гародзе. Там праляжаў ён да прыходу часцей Совецкай Арміі.

З вызваленнем Арцёмаўска мы сцяг перадали горсовету, які пазней пераслаў яго ў Мінск, дзе ён захоўваецца зараз у Музее Вялікай Айчыннай вайны.

Н. Г. ФАРАФОНАВА.



К 8-му сакавіка ў Мінску адкрылася выстаўка работ жанчын-мастакоў. На здымку: Карціна Раіса Кудрэвіч — «Зварот з поля».

Фота І. Шышко.

Актыўная сіла на вёсцы

Парадзішчанскі раёном ботніца звяна, актыўістка дэлегаціі праводзіць сярод жанчын вялікую работу. У раёне створана 19 дэлегаційных сходаў, якія ўдзельнічаюць 535 дэлегаткам. Сходы дэлегатак праводзяцца ў кожным сельсовеце рэгулярна два разы ў месец. Дэлегаткі заслухалі рад дакладаў аб ролі жанчыны ў сацыялістычным будаўніцтве, аб партыі Леніна — Сталіна, аб перавагах калгаснага ладу перад аднаасобнай сялянскай гаспадаркай, некалькі лекцый урачоў аб інфекцыйных хваробах і барацьбе з імі. Ставіліся пытанні аб выкананні гаспадарчых і палітычных задач.

У сельсоветах, вёсках, калгасах сіламі дэлегатак былі праведзены гутаркі аб tym, як павысіць ураджайнасць. Дэлегаткі-калгасніцы дзяліліся вопытам сваёй работы. Сялянкі ўважліва слухалі іх, а потым і самі расказвалі, як яны праводзяць сяўбу, як павышаюць ураджайнасць.

Звеннівыя соўгаса «Вольна-Чэрніхова» Тамара Салей і Ніна Жывеніцы былі выбраны дэлегаткамі ад работніц соўгаса. Дзяўчата паказалі на справе, як трэба працаваць. У мінулым годзе Тамара Салей сабрала па 18 цэнтнераў жыта на плошчы ў 16 гектараў, а Ніна Жывеніца — па 18,3 цэнтнера з плошчы ў 21 гектар. Абедзве яны ўступілі ў комсомол. Ра-

йком ботніца звяна, актыўістка дэлегації каго сходу Юлія Дрозд атрымала па 18,3 цэнтнера пшаніцы на плошчы ў 8,5 гектара і па 18,2 цэнтнера жыта на плошчы ў 12 гектараў.

Паказваючы ўзоры стаханаўскай працы ў вырошчванні высокіх ураджаяў, дэлегаткі вядуць і вялікую грамадскую работу. Старшины дэлегацікага сходу Гапонава арганізавала вакол сябе ўсіх жанчын-актыўістак. У соўгасе 280 жанчын. У гарачыя дні палявых работ многія хатнія гаспадыні не мелі магчымасці дапамагчы соўгасу ў сяўбе і ўборцы. Гапонава працавала стварыць яслі для дзяцей рабочых соўгаса. Яе горача падтрымалі ўсе жанчыны. Дэлегаткі праізвілі выключочную ўпартасць. Яны хадайшічалі перад дырэкцыяй соўгаса, былі ў райвыканкаме, у Баранавіцкім аблвыканкаме і дабіліся свайго. Клапатлівымі рукамі дэлегатак усе пакоі ясляў былі добра абсталёваны. У першы дзень яслі прынялі 47 дзяцей. Калі сарака хатніх гаспадынъ выйшлі на работу. Дзеци працаваць дні ва ўтульных пакоях, пад наглядам вопытных выхавальніц.

Шмат напрацавалі дэлегаткі і над арганізацыйнай харавога і драматычнага гурткоў, якімі пастаўлена ўжо многа канцэртаў і п'ес. Вечары са-мадзейнасці карыстаюцца вялікай папулярнасцю не толькі сярод рабочых

соўгаса, на іх збіраецца многа сялян з суседніх вёсак.

Прыклад высокай актыўнасці паказалі дэлегаткі і ў стварэнні гуртка па ліквідацыі нешісьменнасці. Жанчыны з вялікай ахвотай наведваюць заняткі і ўпорна авалодваюць граматай.

Добра працуе дэлегацікі сход Брошынскага сельсовета. Намеснік старшыні сельсовета — Феня Паўлаўна Круцько выбрана старшыней жонсова-вета. Яна заслужыла аўтарытэт сваёй справядлівасцю і клопатамі аб людзях, а асноўнае — асабістым прыкладам работы. Яна заўсёды адной з першых разлічваеца з дзяржавай па ўсіх відах паставак. Пры яе актыўнай дапамозе жанчыны-дэлегаткі стварылі ініцыятыўную группу на арганізацыі калгаса ў вёсцы Стары Двор.

У лютым адбыўся агульны сход сялян гэтай вёсکі. Дэлегатка Пятрова Ганна — жонка загінуўшага воіна Советскай Арміі, — сказала на сходзе:

— Толькі адзін шлях у нас да шчаслівага, заможнага жыцця. Гэта — калгас. Я лічу, што мы павінны аб'яднацца ў арцель і працаваць арганізавана. Я падаю заяву аб уступленні ў калгас.

За ёй выступілі дэлегаткі: жонка інваліда Айчынай вайны Дука Феня,

Ждан Ганна, Собка Елізавета, у якой немцы замучылі мужа і сына, Варшакоўская Надзея, Жук Генефа. Яны гаварылі аб перавагах калектыўнай гаспадаркі перад аднаасобнай і першымі ўступлі ў калгас «Перамога».

Сама Феня Круцько ўзначальвае ініцыятыўную группу па стварэнню калгаса ў вёсцы Скарчава. Ёй актыўна дапамагае ў гэтым дэпутат сельсовета Аляксандра Кабяк. Яны клаопціца аб сем'ях інвалідаў і захітушых воінаў Айчынай вайны, арганізавалі брыгаду па збору грамадскага фонда, якая сабрала ўжо 700 кілограмаў насення. Такія брыгады створаны цяпер ва ўсіх сельсоветах. Жанчыны-актыўісткі дэлегацкага сходу Гірматаўскага сельсовета—Раштнік Вольга і Бернач Ліда—сабралі ў грамадскі фонд 2.709 кілограмаў насення з божжо. У Сталовіцкім сельсовете пры ўдзеле Сакалухі Марыі і Булыгі Аляксандры сабрапа 520 кілограмаў збожжа і 1.200 кілограмаў бульбы.

Дэлегаткі жаночых сходаў актыўна агітуюць за правядзенне ў жыщё ўсіх гаспадарчых задач і самі падаюць у гэтым прыклад. Дэлегаткі Скробаўскага сельсовета першымі разлічыліся з дзяржавай па ўсіх відах паставак. Старшыня совета дэлегатаў Зіна Рамановіч правяла сярод насельніцтва вялікую масава-растлумачальную работу, дзякуючы якой сельсовет выйшаў на першае месца ў раёне па выкананию паставак дзяржаве.

Дэлегацкія сходы дапамагаюць жанчынам у ідэалагічным росце. У дні выбараў ў мясцовыя Советы дэпутатаў працоўных каля 800 жанчын працавала ў выбарчых камісіях, 177 былі агітаторамі. Яны растлумачвалі насельніцтву Сталінскую Канстытуцыю, Палажэнне аб выбарах. Хутка рос іх аўтарытэт. У выніку 118 жанчын выбраны дэпутаты

мі мясцовых Советаў, большасць з іх—дэлегаткі.

Зараз дэлегаткі арганізуюць пры сельсоветах і хатах-чытальнях гурткі па ліквідацыі непісьменнасці. Да работы прыцягнуты 118 культармейцаў. З многадзетнымі мацерамі заняткі праводзяцца на-даму.


Добра наладжана работа гурткоў у Сталовіцкім сельсовете. Старшыня жонсовета Ганна Мітрафанавна Гецман пры дапамозе дырэктора школы т. Лычкоўскага прыцягнула да работы ўсіх настаўнікаў і вучняў старэйшых класаў. Уважліва адносяцца да гэтай справы настаўніцы Галубка Р. І., Закрыжэўская Н. І. Заняткі з непісьменнымі праводзяцца і самі жанчыны-дэлегаткі—старшыня жонсовета Гецман Ганна, Кролікаў Аляксандра, Конюх Марыя.

У гуртках навучаецца 48 чалавек. 19 чалавек—Бялькевіч Фаня, Булыгі—Яўгенія, Грэшніна і Валянтына, Мартынава Наталля і іншыя—ужо аўладалі граматай.

Усяго па раёну ў школах і гуртках ліквідацыі непісьменнасці і малапісьменнасці займаецца 635 жанчын. Няма сумнення, што пры актыўным удзеле дэлегатаў і гэта работа будзе праведзена паспяхова.

Я. ПРЫЛЕЦКАЯ.

Загадчык аддзела па работе сярод жанчын Гарадзішчанскаў РК КП(б)Б Баранавіцкай вобласці.



Сотні культармейцаў у Клецкім раёне Баранавіцкай вобласці займаюцца з непісьменнымі сялянкамі. На здымку: Вучаніца Грэшніцкай сярэдняй школы Елена Анішчык навучае грамаце сваю маці Соф'ю Канстанцінаўну.

Сельскі ўрач

I.

С пачатку ехалі шырокім гасцінцам, абсаджаным падстрыжанымі вербамі. Пасля збочылі на прасёлак. Барадаты фурман у старой даматканай світцы моўчкі сядзеў у перадку вазка, да верху набітага мурожным водырным сенам.

Лідзія Пятроўна з цікавасцю прыглядвалася да новых месц. Усюды вузкія палоскі... Межы... Нізенькія хаты, крытыя саломай, прыземістыя клуні і хлявы, калодзежныя журавы з пазелянелымі ад часу драўлянымі вёдрамі... Ад хаты да хаты—праслы: трыватыры жэрдкі, змацаваныя коллем.

— Вы хто-ж будзе?—паківіўся ўрэшце фурман.

— Урач,—ахвотна адказала падарожніца.—Прызначана ў Глыбокаўскую больніцу.

— Доктар, значыць,—з павагай вымавіў стары.—А дазвольце даведацца, колькі цяпер бяруць дактары за лячэнне грыжы.

— Як гэта—колькі бяруць?—ніяўцягна ўзняла бровы Лідзія Пятроўна.—Любая аперацыя бясплатна...

Стары набіў самасадам люльку-негарымку, прыкурыў і сцебануў каня.

— За гэтую аперацыю пры польскай Польшчы па дзвесце з золотых бралі і ні гроша меней.

— Што вы!—жахнулася Лідзія Пятроўна.

— Ва ўсёй акрузе нашай ні фельчароў, ні ўрачоў і ў паміне не было,—працягваў стары.— Захварэ чалавек—трэба везці або ў Кобрын, або ў Жабінку, або ў самы Брэст. Вы да нас надоўга? Гэта значыць, хачу я запытаць,—часова ці назаўсёды?

— Назаўсёды, — усміхнуўся малады ўрач.

2

Лідзія Пятроўна Бірукова не раз успамінала свою размову з фурманом, які трывалы час даставіў яе са станцыі чыгункі ў сяло Глыбокае.

Дачка простага селяніна з сяла Лосева, Варонежскай воб-

ласці, яна скончыла дзесяцігодку і паступіла ў другі дзяржаўны Маскоўскі медыцынскі інстытут. Тут яе застала вайна. Бірукова напружана вучылася, працавала ў шпіталях, была на Варонежскім фронце. Яна паспяхова скончыла інстытут і ў пачатку 1945 года атрымала пакіраванне ў Брэсцкую вобласць.

З першых дзён загадвання больніцай для маладога ўрача было шмат дзіўнага і незразумелага ў паводзінах хворых. Часта разыгрывалася адна і тая-ж сцэнка. Уважліва выслушавши хворага і паставіўши дыягназ, яна выпісвае рэцэпт.

— Колькі? — спытае хворы.

— Чаго — колькі? — у соты раз дзівіцца ўрач.

— Колькі вам за агляд і за лякарства?

Часам яна ўсміхнецца, часам зазлуецца, але найчасцей цярпіла растлумачыць совецкі закон.

Глыбокаўская сельская больніца змяншаецца зараз у быльш панскім маёнтку Гарэлкі. Акрамя ўрача, працуецца тут фельчар, акушэрка, трох сястры, санітаркі, а разам — 11 чалавек. Ні аб чым падобным пры панской Польшчы не магло быць і гутаркі. На дзесяткі кілометраў не было тут ні аднаго медыцынскага работніка. Совецкая дзяржава на патрэбы Глыбокаўскай больніцы штогод адпускае 80 тысяч рублёў.

Лідзія Пятроўна Бірукова — не проста сельскі ўрач, а ўрач-комуніст. Многа часу ўдзяляе яна грамадской працы — тлумачыць сялянам законы совецкай дзяржавы, расказвае аб яе дасягненнях, аб тым, што дала совецкая ўлада працоўным заходніх абласцей Беларусі, знёміць глыбокаўскіх жыхароў з міжнародным становішчам.

Гэта простая, скромная жанчына ўмее праўдзівым словам агітатора-большэвіка ўзняць сялян на вырашэнне чарговых задач сяла. Яе часта можна сустрэць у вёсках Вярхі, Глыбоке, Агароднікі. Тут кожны, ад малога да вялікага, ведае Лідзію Пятроўну. Яна і газету прачытае, і задушэўна, папросту пагутарыць з кожным, хто звернеца да яе з просьбай, і параду дасць.

Тав. Бірукова — рэдактар наценай газеты «Сталінскае слова». Яна кіруе гуртком па вывучэнню біяграфіі таварыша Сталіна.

Сама штодзённа ўдасканальвае веды ў медыцыне, настойліва працуе над павышэннем свайго ідэйна-тэарэтычнага ўзроўню. На яе этажэрцы — творы Леніна і Сталіна, Маркса і Энгельса, медыцынскія кнігі і часопісы, вершы Пушкіна, апавяданні Чэхава, навінкі мастацкай літаратуры.

У студзені глыбокаўцы адна-

душна аддалі свае галасы за Лідзію Пятроўну Бірукову, абраўшы яе дэпутатам мясцовага Совета. Гэта давер'е народа яна апраўдае на справе.

Кожны месяц у радзільнім памяшканні акушэрка прымае некалькіх маленьких «глыбокаўцаў», як любоўна называе нованараджаных Лідзія Пятроўна. Гэта — дзеці калгаснікаў і сялян-аднаасобнікаў навакольных вёсак: Глыбокага, Вярхі, Гарэлак, Агароднікаў...

Сялянка з вёскі Агароднікі — Вольга Омесь, — выпісваючыся з больніцы, папрасіла ў сястры кнігу водзываў і запісала цёплую падзяку медыцынскім работнікам за клопаты і ўвагу, якімі яны акружалі яе. Нованараджаны «глыбокавец» важыў без малога пяць кілограмаў.

Клопаты аб дзечях пачынаюцца тут яшчэ да іх нараджэння і не спыняюцца ў далейшым. Патранажная сястра Надзея Сяргеевна Клінтухова наведвае цяжарных і кормячых жанчын, сочыць за іх здароўем, цікавіцца фізічным станам нараджаных.

Лідзія Пятроўна часта выступае перад сялянамі з лекцыямі і гутаркамі на медыцынскія тэммы.

І сапраўды, толькі за гады совецкай улады мясцовыя сяляне ўпершыню пачулі жывое слова ўрача. Слова аб тым, як захоўваць сваё здароўе, як не толькі лячыць, але — галоўна — папярэджваць хваробы.

* *

Мінула толькі трох гады, як Лідзія Пятроўна прыехала ў Глыбоке, а якія невычэрпныя кропінцы жыватворчай энержіі насельніцтва выявіліся тут за гэты кароткі час, якія карэнныя змены адбыліся навокал!

Растуць і мацнеюць глыбокаўскія калгасы: імя Сталіна, імя Леніна, «17 верасня» і іншыя. Далучаюцца людзі да совецкай культуры. Пажылія наведваюць школы граматы, усе дзеці школьнага ўзросту вучыцца ў пачатковых і сямігадовых школах. Будуць тут хутка і свае настаўнікі, свае агрономы, фельчары, урачы.

Будуць!

П. МАРКУН.

Жабінкаўскі раён.



У сяле Селец (Бярозаўскі раён Брэсцкай вобласці) ёсьць свая больніца, амбулаторыя, аптэка. Пры больніцы працуе радзільнае аддзяленне. На здымку: Медыцынская сястра тав. Нікішава аглядае нованараджанага сына сялянкі Кажамякінай.

Фота. Л. Эйдзіна.



БІБЛІЯТЭКА імя В. І. ЛЕНІНА

Н. ВАТАЦЫ

Кожнаму, хто любіць кнігу, добра вядомы вялікі шэры будынак з поўкруглым уваходам, які знаходзіцца на Чырвонаармейскай вуліцы, недалёка ад сквера. Перад будынкам—скульптура Леніна і Сталіна. Гэта Дзяржаўная бібліятэка імя В. І. Леніна, пабудаваная ў 1932 г.

З васьмі гадзін раніцы тут ужо людна і ажыўлена. У чытальны зал спяшаюць студэнты вышэйших навучальных установ і тэхнікумаў, вучні старэйших класаў сярэдняй школы, вечарамі прыходзяць сюды і рабочыя. У аддзеле тэхнікі працуе над кнігай інженеры і архітэктары, рабочыя і студэнты, у навуковай чытальні—навуковыя работнікі і аспіранты, урачы і выкладчыкі.

У сценах Дзяржаўной бібліятэкі вучні і студэнты алаводваюць ведамі па розных дысцыплінах, аспіранты працуе над дысертациямі, вучоныя Беларусі—над чарговымі навуковымі працамі. Сярод чытачоў—навуковых работнікаў—многа жанчын. Тав. Мацкевіч штодня працавала ў беларускім аддзеле бібліятэкі над сваёй дысертацией. Абароніўшы дысертацию на ступень кандыдата навук, яна працягвае наведваць бібліятэку і кваліфікавацца ў галіне беларускага мовазнаўства.

Кандыдаты навук тт. Фіглоўская, Каменская і іншыя жанчыны, навуковыя работнікі, многа год з'яўляюцца сталымі чытачамі Дзяржаўной бібліятэкі. Кандыдаты і дактары павук наведваюць Дзяржаўную бібліятэку і зараз, як наведвалі ёе дваццатъ год назад, калі былі яшчэ студэнтамі.

Чытак можа атрыманы не толькі патрэбную кнігу, але і кансультацию і даведку ў даведачна-бібліятэкарскім аддзеле і ў аддзеле беларускай літаратуры і бібліографії.

Дзяржаўная бібліятэка імя Леніна абслугоўвае не толькі горад Мінск, але і абласныя і раёны цэнтры. Калі кнігу нельга дастаць у абласным цэнтры, яе выпісваюць з Дзяржаўной бібліятэкі праз сваю абласную. У гэты буйнейшы культурны цэнтр спякаюцца працаўцаў над кнігай навуковыя работнікі і выкладчыкі з абласцей і раёнаў.

Дзяржаўная бібліятэка БССР імя Леніна была арганізавана ў 1921 г. З таго часу яна вырасла ў адну з буйнейшых бібліятэк і па размерах кніжнага фонда зўямае сёмае месца па Совецкаму Саюзу. Напярэдадні Вялікай Айчынай вайны яна налічвала два мільёны

тамоў. Кожная кніга, якая выходзіла ў Совецкім Саюзе, паступала ў бібліятэку. Былі тут і велізарныя фонды дарэволюцыйнай літаратуры.


Гэтыя кніжныя багацці, якія совецкая ўлада так старанна збирала на працягу 20 год, былі варварскі разграблены німецка-фашистскімі захопнікамі. 25 супрацоўніц бібліятэкі, якія не паспелі эвакуіравацца з Мінска, былі зверскі забіты немцамі. Будынак бібліятэкі немцы падрыхтавалі да ўзрыва, але не паспелі ўзарваць, бо ў горад ужо ўступала Советская Армія.

Пасля вайны бібліятэка налічвала некалькі тысяч тамоў. Частку вывезеных фашыстамі кніг удалося знайсці і вярнуць з Германіі. Але сярод іх не аказалася самай каштоўнай літаратуры. Велізарную дапамогу ў аднаўленні бібліятэкі аказалі Усесаюзная кніжная палата, Маскоўскі ўніверсітэт і асабліва Дзяржаўная бібліятэка СССР імя В. І. Леніна. Яны дапамаглі за кароткі час аднавіць амаль увесь даваенны фонд у два мільёны кніг.

Работнікамі бібліятэкі з'яўляюцца пераважна жанчыны. Яны правялі велізарную работу па аднаўленню і разборцы кніжнага фонда і каталогагаў.

Многія з загадчыкаў аддзелаў самі калісці былі чытачамі бібліятэкі. Заслужанай павагай чытачоў карыстаюцца такія вонкія работнікі, як загадчыца аддзела тэхнікі тав. Мерына, загадчыца даведачна-бібліятэкарскага аддзела тав. Масенжнік, загадчыца абспекта тав. Штыльман. Кваліфікавацца і маладыя работнікі Ліза Апацкая і другія.

Работнікі бібліятэкі прыкладаюць усе намаганні, каб укомплектаваць бібліятэку неабходнай літаратурай і раскрыць яе змест перад чытачом. З гэтай мэтай бібліятэка наладжвае кніжныя выстаўкі, складае рэкамендатыўныя і тэматичныя спісы літаратуры, вядзе штодзённую кансультатыўную работу.



У чытальнем зале бібліятэкі імя В. І. Леніна.

Фота Я. Босіна.

АБ ІСПЫТАХ і ЭКЗАМЕНАХ У ШКОЛАХ

Ні ў адной краіне свету наў рабоце школа фармуе ў не ўдзялецца столькі вучняў стройны, навукова-матэ- ўагі, не праяўляеца столькі клопатаў аб на- рыялістычны светапогляд, пры- вучанні і выхаванні моладзі, як вівае ім высокія комуністыч- у нашай совецкай краіне. Ды ная ѹдзялецца, палкі совецкі пат- гэта і зразумела. Буржуазны дзяржавы не зацікаўлены ѹ рыйтызм.

Толькі совецкая дзяржава, якая будзе комуністычнае гра- мадства,кроўна зацікаўлена ѹ глыбокай і ўсямернай адукацыі самых шырокіх слоў насель- ніцтва і ѹ першую чаргу мола- дзі.

Совецкая школа — дзеціща совецкай дзяржавы. Совецкі ўрад і комуністычнае партыя няспынна клапоціцца аб палепшанні якасці вучэбнай і вы- хаваўчай работы школы.

Адукацыя, якую дае совец- кая школа, адзначаеца высо- кай навуковасцю. Совецкае на- стаўніцтва прыкладае ўсе свае намаганні, увесь вопыт да та- го, каб вучні набывалі ѹ шко- ле цвёрдыя, трывалыя і сістэ- матычныя веды па асноўных навуках, каб пры высокім узроўні гэтых веды мелі так- сама і дзейную практичную накіраванасць.

Адным з важнейшых прын- цыпаў навучання ѹ совецкай школе з'яўляеца адзінства тэ- орыі і практикі. Для гэтага ѹ школе праводзіцца рад практичных работ у лабараторыях, экспурсіі ѹ прыроду, на вытвор- часць і т. д.

У совецкай школе шырока прымяняюцца актыўныя метады навучання, якія развіваюць мышленне і назіральнасць, іні- цыятыву і дзелавітасць, прыву- чаюць вучня прымяняць свае веды на практицы. Наша шко- ла аб'яўляла ращучую барацьбу фармалізму ѹ навучанні і ѹ за- нятках вучняў.

Совецкая школа пры гэтым клапоціцца аб развіцці творчых здольнасцей дзяцей, іх дара- ванняў. Наша школа не толькі навучае, але і выхоўвае. У пра- цэсе навучання і ѹ пазашколь-

най работе школа фармуе ѹ вучняў стройны, навукова-матэ- рыялістычны светапогляд, пры- вівае ім высокія комуністыч- ная ідэалы, палкі совецкі пат-

ыйтызм.

Ва ўмовах совецкага соцыя- лістычнага грамадства паміж школай і сям'ёй няма супяреч- насцей. Іх мэты і задачы адзі- ны. Гэта спрыяе ўстанаўленню контакта паміж школай і сям'ёй. Чым большы гэты контакт, тым больш паспяхова ажыц- пяўляеца навучанне і выха- ванне дзяцей у школе.

Бягучы навучальны год для школ нашай рэспублікі, як і для школ усёй краіны, з'явіўся годам далейшай барацьбы за палепшанне якасці вучэбна-вы- хаваўчай работы. Значна палепшыліся матэрыяльныя ўмо- вы работы школ. Своечасова была закончана падрыхтоўка да навучальнага года, будаў- ніцтва і рамонт школьніх будынкаў, забяспечанне школ мэблляй, падручнікамі і сыштка- мі. Папоўніўся і якасна палеп- шыўся склад педагогічных кад- раў.

Вялікі ўплыў на работу школ аказаў агульны палітычны і вы- творчы ўздым у нашай краіне. Настаўніцтва, узброеное па-ста- новамі ЦК ВКП(б) па ідэала- гічных пытаннях, праводзіла ѹ

школе сваю работу на больш ў аб'ёме праграмы данага кла- са, але і папярэдніх. На пера- водных іспытах вучні павінны ведаць праграмны матэрыял у аўтому данага года навучання.

У апошній чвэрці навучаль- нага года паўтараеца ўесь

навучальны год набліжаецца к канцу. Зараз школы пады- ходзяць да заключнага этапу свайі работы: пераводных іспытаў, выпускных экзаменаў і экзаменаў на атэстат сталасці.

Экзамены—дзяржаўная пра- верка вынікаў навучальнага го- да, ведаў вучняў, работы на- стаўнікаў і ѹ пэўнай меры—вы- хавання бацькамі сваіх дзяцей.

Гадавыя праверачныя пера- водныя іспыты праводзяцца ѿ 5, 6, 8 і 9 класах. Выпускныя экзамены—у 4-х і 7-х класах і экзамены на атэстат сталасці—у 10-х класах.

Гадавыя праверачныя іспы- ты і выпускныя экзамены ма- юць мэту выявіць трываласць і паўнату ведаў, уменне і навыкі вучняў у адпаведнасці з патра- баваннямі дзяржаўных праг- рам, іх падрыхтаванасць да працягу навучання ѹ наступ- ных класах школы або ѹ вы- шэйшых навучальных установ- вах. Экзамены і іспыты ва ўсіх школах пачынаюцца з 20 мая.

Экзамены здаюцца не толькі ў аўтому праграмы данага кла- са, але і папярэдніх. На пера- водных іспытах вучні павінны ведаць праграмны матэрыял у аўтому данага года навучання.



На ўроку матэматыкі ѹ 2-й жаночай школе г. Мінска.

Фота Я. Босіна.

праграмны матэрыял данага класа. У гэты перыяд кожны вучань павінен асабліва добрасумленна адносіцца да свай работы, прадумаць, якія раздзелы ён засвоіў слабей, якія пытанні засталіся недастаткова зразумелымі, каб выясніць іх з настаўнікамі.

Вельмі важна, каб бацькі ў гэты час узмацнілі контроль за работай школьніка, цікавіліся, чым ён заняты, як рыхтуеца да экзаменаў.

Матэрыял трэба паўтараць па праграме, карыстаючыся падручнікам, прычым у першую чаргу тыя раздзелы, якія менш засвоены. Нядбайнія вучні ў апошній чвэрці пачынаюць горш наведваць школу, лічачы, што паколькі новага матэрыялу ўжо тлумачаць менш, стары можна паўтараць самастойна. Гэта няправільна. Абагульняючая работа ў класе вельмі важна, і бацькі абавяза-

ны сачыць, каб вучань акуратна наведваў школу.

Экзамены ў гэтым годзе будуть праводзіцца па белетах, са зместам якіх вучні азнаёмыца ў красавіку.

У раскладзе экзаменаў і праводных іспытаў выдзяляюцца вольныя дні для падрыхтоўкі да чарговага экзамена. У гэтыя дні вучань павінен яшчэ раз паўтарыць і падагуліць увесе пройдзены матэрыял, звярнуць асаблівую ўвагу на слабей засвоенія раздзелы, але ні ў якім разе не пераносіць на гэты час увесе цяжар падрыхтоўкі.

У працэсе экзаменаў неабходна ўстанавіць для школьніка цвёрды рэжым. Вучні 5—7 класаў павінны спач 9 гадзін, класціся не пазней 10 і ўстаўваць не раней 7, вучні 8—10 класаў павінны адводзіць для сну не менш 8 гадзін. Начнуючу работу трэба забараніць, бо

яна не толькі шкодзіць здравою, але і не прыносіць карысці. Калі вучань не выспаўся, ён устасе з галаўным болем і не можа як след працаца. Энергію, якую вучні затрачваюць у перыяд экзаменаў, трэба аднаўляць неабходнай колькасцю сна і ўзмоцненым харчаваннем. На гэты час школьніка трэба па магчымасці разгрузіць ад лішніх хатніх работы.

Паспяховая здача праводных іспытаў і экзаменаў—партыятычны абавязак нашай моладзі. Гэта павінны растлумачыць вучням не толькі школа, але і бацькі.

У гэты адказны перыяд жыцця нашай школы контакт паміж школай і бацькамі павінен яшчэ больш узмацніцца.

Д. БАРШЧЭУСКАЯ,
начальнік вучэбна-метадычнага аддзела Міністэрства асветы БССР.

Мацнее наш калгас

(ПІСЬМО У РЭДАКЦЫЮ)

Нараджэнне нашай сельгас-арцелі «Заветы Ільіча» су-пала з пастановай лютай скага Пленума ЦК ВКП(б) «Аб мерах уздыму сельскай гаспадаркі ў пасляваенны перыяд». Да нас прыехаў дакладчык з Давід-Гарадка і расказаў аб рашэнні Пленума, аб пяцігадовым плане развіцця сельскай гаспадаркі.

Я выказала жаданне ўступіць у калгас. Следам за мной падалі заявы восем сямействаў, а праз тыдзень—яшчэ трынаццаць. Калгас стаў расці.

Набліжалася гарачаяарацца веснавой сяўбы. У нас было шмат цяжкасцей — недаставала рабочай жывёлы, насення, інвентара. Але дзяржава дапамагла нам і насенiem і сельгаспрадарчымі машынамі. Калі ўбачылі калгаснікі, што дзяржава нас моцна падтрымлівае, яны патройлі свае сілы.

У вялікай і цяжкай работе нашы жанчыны не адставалі. Калгасніцы Вольга і Елена Ляшкевічы, Ганна Пасюк, Тадора Пытэль, Раіса Клецун выконвалі нормы на 120—150 процентаў.

Звычайна селянін-аднаасобнік рэдка калі пасплюваў працаполы пасевы, ад гэтага ўраджай зніжаўся намога. Ну, а мы, працуячы калектыўна, выконвалі ўстанавіць за пасевамі куль-

турны дагляд. Усе пасевы працаполі па два-три разы, не давалі пустазеллю паказацца. Жанчыны і на гэтай работе паказалі сябе стаханаўкамі.

Ураджай вырас наславу. Мы сабрали па 100 пудоў збожжа і па 125 цэнтнераў бульбы з гектара. Калі ўвесе ураджай быў зняты і калгас, разлічыўшыся з дзяржавай, засыпаў насенне, мы падлічылі, што на працадзень атрымліваецца па 5 кілограмаў збожжа і 9 бульбы.

Я сама зарабіла 270 працадзён. Атрымала больш тонн хлеба, калі двух с палавінай тон бульбы. Такіх сем'яў у нас многа. Зразумела, што гэта высока ўзняло аўтарытэт сельгасарцелі ў вачах сялян. Зараз у нашым калгасе аўяднана ўжо 50 гаспадарак.

Расце калгас, а разам з ім і свядомасць людзей. Многа год сяляне з сумам глядзелі на балоты, што раскінуліся вакол вёскі Рэмель; «Колькі зямлі працадае», — гаварылі яны. Але ніхто не адважваўся нават і маўрыць аб асушицы, бо гэта не пад сілу было аднаму чалавеку.

Толькі калектыў можа ўступіць у барацьбу з прыродай. Увесень мінлага года мы працапалі канаву ў 800 метраў. Калі ўся балотная вада

спякла ў канаву, у нас аказалася 12 гектараў карыснай зямлі. На гэтым участку пасеялі азіміну. Усходы былі на рэдкасць добрыя. І ў гэтай працы жанчыны не адсталі ад мужчын. Большасць жанчын выконвала нормы на 125 прэдантав.

Зараз мы марым асушицы так званыя «плоскія балоты», каб вырваць з дрыгвы 500 гектараў луга. Нам прыдзецца працапаць канаву даўжынёй не менш восьмі кілометраў. І мы гэта зробім!

Зараз наш калгас дзейна рыхтуецца да веснавой сяўбы. Уся рабочая жывёла мае добрую сытасць, інвентар адрамантаваны, насенне ачышчана і праверана на ўсхожасць. Звенні вывозяць на палі гной, збіраюць мясцовыя ўгнаенні.

Вечарамі ўсе мы займаємся ў агратэхнічным гуртку, вывучаючы вони перадавікоў сельскай гаспадаркі. Заняткі праводзіцца калгасны аграном т. Бялкоў.

Як толькі растае снег і прыйдзеарацца сеяць, мы дружна адзінай сям'ёй выйдзем у поле змагацца за высокі ўраджай.

Тадора СУПРУНЧЫК,
калагніца сельгасарцелі «Заветы Ільіча» Давід-Гарадоцкага раёна. 21

Пасеу́ і пасадка ГАРОДНІНЫ

Pанняй вясной, як толькі сыйдзе снег і стане магчымы выехаць з плугам, гарод неабходна ўзараць на глыбіню 18—20 см, пасля прабаранаўваць у 2—3 сліды, падрыхтаваць грады або грэбні і зараз-жа прыступіць да пасеву.

У першую чаргу высяваюца такія культуры, як морква, пятрушка, шчаўе, цыбуля, радыска і салата. Гэтыя культуры лёгка пераносяць халады (ранішнікі) і таму высяваюца раней.

Потым трэба прыступіць да пасадкі ранній, а пасля і позній бульбы, да пасеву буракоў, цукровага гароху, шпінату, рэдзькі зімовай і бабоў, а таксама да пасадкі ранній капусты.

У канцы мая трэба пасадзіць познюю капусту і бручку, пасеяць рэпу, фасолю, гуркі, гарбузы, кабачкі грэцкія і кукурузу.

Апошнія па часу (канец мая і пачатак чэрвеня) высаджваецца расада памідораў.

Гуркі, фасоля і памідоры вельмі баяцца замаразкаў, якія ў нас бываюць у першых лічбах (5—7) чэрвеня. Гэта трэба ўлічваць, каб не мець непатрэбных страт.

Пасадка і дogleяд ранній бульбы (скораспелкі). За два—тры тыдні да пасадкі бульбы, прыкладна ў канцы сакавіка—пачатку красавіка, насенная бульба ўносіцца ў ўціплене памяшканне (кухню або пакой) з тэмпературай паветра ў 10—15°. У такім памяшканні вочкі клубняў праз два—тры тыдні пачнуць праастаць. Як толькі на клубнях паявяцца белыя паасткі, бульбу ўжо можна высаджваць у гародзе. Грэба сачыць, каб паасткі бульбы не вышлі задоўгія, бо яны могуць абладамацца і затрымаць усходы. Паасткі павінны мець даўжыню ад 0,5 да 1 см. Прапрошчваць бульбу лепш у светлым памяшканні, тады паасткі праастаюць павольна і не выцягаюцца ў даўжыню.

Калі клубні насенная бульбы вельмі буйныя, то іх можна рэзаць на дзве часткі, але так, каб не пашкодзіць паасткі. Разразаюца клубні толькі ў даўжыню. Можна рабіць пасадку і вярхушкамі клубняў.

Бульбу садзяць звычайна пад плуг, але, улічваючы, што пад раннюю бульбу адводзіцца невялікая плошча, можна садзіць і пад лапату. Адлегласць паміж клубнямі пры пасадцы пад лапату 35—45 см. Глыбіня ямкі 10—12 см.

Калі ўсходы дасягнуць 15—20 см, іх трэба акучыць мыткай. Бульба акучваецца два—тры разы да цвіцення, пры гэтым знішчаецца і пустазелле.

Познюю бульбу высаджваюць пад расліны заплываюць зямлём; іх неаб-

плуг. Дogleяд за ёю складаецца з баранавання і коннага акучвання. Першое акучванне праводзіцца праз 7—10 дзён пасля баранавання. Пры акучванні трэба папраўляць кусты, засыпаныя зямлём. На працягу лета познняя бульба акучваецца два разы.

Усе іншыя гародныя культуры сеюць пад шнур, маркер, на грэбнях, падрыхтаваных акучнікам, і на градах, зробленых лапатай.

Адлегласць паміж радкамі такіх культур, як морква, буракі, рэдзька, рэпа, фасоля, дaeца ад 40 да 50 см. Пры пасеве на градках і на роўным месцы радкі можна рабіць і крыху гусцей — 30—35 см.

Падрыхтаваўши гарод да пасеву, яго трэба зараз-жа і засеяць, бо градкі вельмі хутка перасыхаюць, а пасеянае ў сухую глебу насенне мар-на ўсходзіць.

Расада гародніны высаджваецца на наступнай адлегласці радок ад радка і расліна ад расліны:

Капуста ранняя	60—50 см.
» познняя	80—80 »
Бручка столовая	50—30 »
Памідоры	70—70 »

Гуркі сеюцца радкамі на адлегласці 80—100 см радок ад радка. Можна дапусціць і большую адлегласць, прыкладна ў 1,5 м, але тады ў міжраддзях трэба пасадзіць кукурузу або капусту. Гэта асабліва карысна ў за-сушліве лета, калі плеці гурочніка ад гарачыні вянцу і жоўкнуцу. Калі-ж паміж гурочных радкоў пасаджана капуста або кукуруза, то зялёнія сакавітые плеці хаваюцца пад іх і даюць добрыя гуркі.

Пад гуркі баразёнка рабіцца не вельмі глыбокая, але крыху шырэйшая, каб пры пасеве можна было падсыпаць пад кожнае зерне перагною або перагніўшага трэсачніку. Гуркі вельмі любяць багатую спажывай гле-бу і дастатковую колькасць вільгаци. Таму пры пасеве гурочнае зерне не трэба глыбока закопваць у зямлю і тоўста прыкрываць яго зверху.

Грэцкія кабачкі і гарбузы высяваюцца ў ямкі на адлегласці 1,5 м адна ад другой. У кожную ямку прымешваецца перагной і высяваецца па 3—4 зярніткі.

Гэтыя культуры можна высяваць і на межах і вакол град, але не вельмі блізка калі астатнія гародніны, бо іх сільныя плеці і лісты могуць за-глушыць іншыя расліны.

Для капуснай расады на ўчастку рабіцца меткі маркерам або пад шнур. Пры пасадцы трэба сачыць, каб карані расады не загіналіся і сарцавіна расліны не засыпалася зямлём. Пасля пасадкі расада абавязкова паліваецца вадой.

Пры сільніх дажджах некаторыя расліны заплываюць зямлём; іх неаб-

ходна вызваляць ад зямлі, прымяняючы рыхленне, інакш расліны загінуць.

Бручу садзяць так, як і капусту, але пад калочак, з меншай адлегласцю паміж раслінамі.

Памідоры ў БССР, згодна аграрправілам, высаджваюцца ў грунт у наступныя тэрміны: у паўднёвой зоне пачынаюць пасадку 20 мая і канчаюць 30 мая; у цэнтральнай — адпаведна: 25 мая і 5 чэрвеня; у паўночнай — 1 чэрвеня і 10 чэрвеня.

Памідоры, як і капусная расада, высаджваюцца пад лапатку. Пад кожную расліну неабходна падсыпаць перагною, каб даць ёй магчымасць хутка ўмацавацца і жывіцца ў далейшым.

Калі расада памідораў рослая, то яе можна садзіць і глыбей, чаго памідоры не баяцца. Пры глыбокай пасадцы сцябло дае каранёвую паасткі, і расліна хутка ўмацоўваецца.

Пасля пасадкі памідоры паліваюцца вадой. Асабліва неабходна паліваць іх у гарачыя дні (раніцай або ўвечары), інакш яны вянуть і вельмі павольна прыжываюць.

Калі памідоры прыжывуць і ўмацуюцца, трэба паставіць калія куста нятоўсты калочак, у адзін метр вышынёй і да яго тонкай мачалкай акуратна падвязаць раслінку. Шчыльна нельга прывязваць, бо расліна перацікаецца і ў ёй затрымліваецца рух сокуў. Пасля падвязкі қусты акучваюцца матыкай.

Праз 25—30 дзён, калі қусты добра разгалініяцца, праводзіцца першае пасынкаванне (абрэзка лішніх галінак—пасынкаў). Пры гэтым трэба старацца не пашкодзіць пасынкаў, якія растуць ад галоўнага сцябла.

Другое пасынкаванне праводзіцца тады, калі на кустах паявіцца завязь велічынёю ў арэх. Ад другога пасынкавання ў вялікай ступені залежыць даспяванне пладоў, таму гэтай спрэве трэба ўдзяліць максімум увагі. На ўсім кусце пакідаюцца толькі дзве—тры самы моцныя плоданосячыя галінкі, а астатнія абрацаюцца. Часам на пакінутых галоўных пасынках бывае шмат дробных галінак, іх таксама трэба ўдаліць. Куст трэба так прарадзіць, каб даць сонечным праменям вольны доступ да пладоў, не спыняючыся нават перад абрэзкай лістоў, якія заціняюць плады. Але ні ў якім разе нельга абрацаць верхавінак пакінутых двух—трох галоўных пасынкаў куста.

У дажджліве і халоднае лета памідоры ў большасці сваёй не выспяваюць, а пры асенніх замаразках хутка гінуць. У такіх выпадках недаспелыя плады трэба сабраць і пакласці іх у хаце на вокнах або ў скрыню, дзе яны павольна будуць даспіваць і дадуць добры харчовы прадукт.

М. АХРЫМЕНКА.

Парады ўрача

Гігіена і прафілактыка ратавой поласці

Здаровая ратавая поласць і добра захаваныя зубы з'яўляюцца залогам здароўя паогул. Захаванію гэтых органаў садзейнічаюць мерыпрыемствы прафілактычнага харктару.

Многа значыць своечасова зварынуща да доктара. Пры рэгулярным аглядзе ён заўсёды можа папярэдзіць сур'ёзныя пашкоджанні і разрушэнні мяккіх і цвёрдых тканав ратавой поласці. Удаленне зубнога каменя захоўвае рот ад цэлага раду захворванняў слізістай поласці, ад нагнаенняў у луначы; прамбіраванне ледзь прыкметных пашкоджанняў зубной матэрый надоўга забяспечвае зубы ад разбурэння. На месца стражаных зубоў неабходна ўстаўляць штучныя, бо пры адсутнасці зубоў дрэна церажоўваеца ежа і ў захворванне ўцягваеца ўвеселі страйнікава-кішачны тракт.

Рэшткі ежы, якія застраўваюць у міжзубных прамежках і ў дупле хворых зубоў, раскладаюцца, загніваюць і могуць выклікаць захворванне дзёснаў і ўсёй слізістай поласці. Паколькі самаачышчэнне поласці звычайна бывае недастатковым, то неабходна прымаць меры індывідуальнага догляду з мэтай ачысткі зубоў ад рэштак ежы і налёту.

Догляд за ратавой поласцю — адно з мерапрыемстваў асабістай гігіены. Зубы трэба паласкаць і чысціць штоткай, прычым старацца, каб быў ачышчаны ўсе часткі зубной паверхні — шчочная, язычная і жавальная, асабліва ж міжзубныя прамежкі. Зубная штотка

павінна быць не вельмі жорсткай. Яе неабходна тримаць у чыстасце, бо інакш яна можа прынесці больш шкоды, як карысці. Пасля ўжывання штотку трэба добра прымыць і высушыць, і толькі зусім сухую штотку можна схаваць у скрыні. Кожны член сям'і павінен карыстацца толькі сваёй штоткай. Для чысткі зубоў найлепш ужываць зубны парашок або пасту.

Колькі раз на дзень трэба чысціць зубы? Найбольшае скандэнне рэштак ежы бывае к вечару, а найбольшая колькасць налёту — раніцай. Таму чысціць ратавую поласць неабходна ўвечары, перад сном, а раніцай можна абмежавацца адным паласканием. Дзесяці двух-трохгадовага ўзросту не маюць патрэбы ў спечыяльным доглядзе за ратавой поласцю, бо ў гэтым ім садзейнічае самаачышчэнне: багатае выдзяденне сліны, частыя прыёмы ежы, асабліва вадкай, а таксама нязначная колькасць зубоў. Дзесяці ад трохгадовага ўзросту павінны быць прывучаны да чысткі зубоў.

Хто носіць зубныя пратэзы (штучныя зубы), той павінен асабліва ўважліва ачышчаць іх штоткай і мелам. З'ёмыя пратэзы перад сном неабходна вымаць, ачышчаць штоткай, абмываць вадой. Пашыраная звычка нагружаць пратэзы напач у шклянку з вадой німэта згодна, бо ў вадзе знаходзяцца мікробы, якія могуць заразіць пратэзы.

Урач **БАЦВІНІК С. Ц.**

ГАСПАДАРЧЫЯ ПАРАДЫ

ЯК ФАРБАВАЦЬ НАСІЛЬНЫЯ РЭЧЫ



Прыветнік праводзіцца анімавымі фарбамі, якія працаюцца ў пакеціках.

Белыя рэчы можна фарбаваць у любых колерах.

Жоўтыя матэрыйялы могуць быць пафарбаваны ў аранжавы, чырвоны, зялёны, карычневы або чорны колеры.

Чырвоныя матэрыйялы можна фарбаваць у чырвоны, фіялетавы, кафейны або цёмнакарычневы колеры.

Сіні — у сіні, фіялетавы, чорны, кафейны і цёмназялёны колеры.

Зялёныя матэрыйялы — у зялёны, кафейны, цёмнакарычневы і чорны колеры.

Натуральны шоўк і шэрсць фарбуюцца фарбамі для шэрсці. Штучны шоўк, віскоза і баваўняныя матэрыйялы фарбуюцца фарбамі для баваўняных тканін.

Рэчы перад фарбаваннем мыюцца і фарбуюцца у мокрым стане. Чистую рэч перад фарбаваннем трэба добра намачыць у вадзе.

Фарба разводзіцца ў шклянцы ва-

ру і наліваецца ў пасуду, дзе будзе праводзіцца фарбаванне. У ваду павінна быць апушчана ўся матэрыйя, якая будзе фарбавацца. Час ад часу матэрыйю трэба перагортваць. Кіпяціць матэрыйю ў растворы трэба на працягу поўгадзіны. Пасля гэтага рэч выймаюць, у ваду дадаюць жменю солі, размешваюць і зноў апускаюць туды матэрыйю, якая фарбуецца. Праз 30—40 хвілін пасуду здымают з агню і пакідаюць матэрыйю ў фарбе да ахаладжэння. Рэч добра палошчуць у цёплай, а потым у халоднай вадзе, выціскаюць і вешаюць сушыць.

Пры фарбаванні шарсцяных і шоўкавых рэчаў у пасуду, дзе адбываецца фарбаванне, пасля расчынення фарбы дадаюць дзве сталовыя лыжкі вочатавай эсенцыі.

Фарбаванне праводзіцца на працягу 30—40 хвілін. Пасля чаго рэч выймаюць і, дадаўшы ў пасуду лыжку вады, зноў кладуць рэч і гатуюць яе да таго часу, калі фарбавальная вадкасць не здолеет больш афарбоўваць. Пафарбаваную рэч пакідаюць у пасудзе да ахаладжэння, а пасля палошчуць і выціскаюць. Выкручваць шарсцяныя рэчы нельга.

ЯК ПАБЯЛІЦЬ СЦЕНЫ, КАБ ЯНЫ НЕ МАЗАЛІСЯ

Спачатку прыгатаўляюць вапніяную ваду. Для гэтага размешваюць гашаную вапну з халоднай вадой, каб выйшла вапнінае малако. На адно вядро вады трэба пакласці 5—6 шклянек вапны. Пасля у вапніным малака распускаюць адзін кілограм сырку, які трэба зрабіць са знятага малака. Сыр расціраюць, пакуль зусім не будзе грудачак.

Атрыманую вадкасць працэджваюць і ўжываюць для пабелкі сцен. Для таго, каб надаць сцяне белы колер, да вадкасці дадаюць ультрамарынавай сінкі (іншая сінька не падыходзіць).

Такая вадкасць можа служыць не толькі для пабелкі, а і для фарбавання сцен у любы колер.

Каб пафарбаваць сцены ў чырвоны колер, дадаюць замест ультрамарыну адпаведную фарбу, у жоўты — вохру або крон, у сіні — ультрамарын, у зялёны — сумесь ультрамарыну з вохраю або з жоўтым кронам.

Рэдакцыйная калегія: А. П. УС (адказны рэдактар), А. І. ФЕДАСЮК, А. Н. ЗАХАРАВА, В. І. ФІЛІПАВА, К. А. АБУШЭНКА, Г. Л. ДАЗОРЦАВА.

Журнал «Работница и крестьянка» на беларуском языке. Издание ЦК КП(б)Б.

Адрес рэдакцыі: Мінск, вул. Пушкіна 55, пакой 23.
АТ 02415.

Тыраж 10.000 экз.

Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.

Падпісаны да друку 15/IV—48 г.

Заказ № 124.

Мінск, друкарня імя Сталіна, Пушкіна, 55.

ЦАНА 1 руб. 50 кап.

Да гэтага нумара бясплатна дадаецца ўкладка — старонка мод.


Выдавецства «Звязда».

4675

НЕ ЗАБУДЬЦЕ



ГОССТРАХ
ЗАСТРАХАВАЦЬ
ЖАТЧЮЮ
МАЕМАСЦЬ



ВЫКЛІКАЙЦЕ НА ДОМ
АГЕНТАЎ ДЗЯРЖСТРАХА

За даўедкамі звяртайцесь ў раённыя і горадскія інспекцыі дзяржстраха